



Год беларускага старшынства — гэта 365 спраў на карысць СНД

СТАР 3-4



Мінск вачыма маладых рэпарцёраў

СТАР 5



Парады ад Георгія Калдуна: смачна есці і цікава жыць!

СТАР 6



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.



СУСТРЭЧЫ КІРАЎНІКОЎ ДЗЯРЖАЎ САДРУЖНАСЦІ ПРОЙДУЦЬ У МІНСКУ Ў ПАЛАЦЫ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў і Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД пройдуць 24 і 25 кастрычніка ў Мінску ў Палацы Незалежнасці, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

У якасці асноўнага пытання на пасяджэнні 24 кастрычніка будзе абмяркоўвацца развіццё інтэграцыі і ход работ над праектам дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе.

Акрамя таго, плануецца разгледзець пытанні, якія датычацца мадэльнага закона «Аб канкурэнцыі», парадку перамяшчэння наркотычных сродкаў і псіхатропных рэчываў у Мыйтным саюзе, выканання бюджэту Еўразійскага эканамічнага камісіі і шэраг іншых тэм.

Пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, якое пройдзе 25 кастрычніка, стане ключавым мерапрыемствам у рамках старшынства Рэспублікі Беларусь у Садружнасці ў 2013 годзе.

Беларускае старшынства праходзіць пад дэвізам «Інтэграцыя на карысць чалавека: умацаванне добрасуседства, развіццё эканамічнага супрацоўніцтва, садзейнічанне павышэнню даступнасці экалагічных «зялёных» тэхналогій, пашырэнне дыялогу культур». У плане па рэалізацыі беларускага старшынства ў СНД больш як 70 мерапрыемстваў эканамічнага, экалагічнага,

гуманітарнага і міжрэгіянальнага характару. Парадак дня саміту ўключае 14 пунктаў, якія ахопліваюць розныя сферы дзейнасці: ад гуманітарнага супрацоўніцтва да ўзаемадзейнення па пытаннях бяспекі і эканамічных адносін.

Плануецца зацвердзіць праграмы аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і іншымі глабальнымі праблемамі на 2014—2016 гады, аб супрацоўніцтве ў барацьбе з незаконным абаротам наркотычных сродкаў і процідзейнічэння каманіі на 2014—2018 гады.

Прадугледжваецца таксама абмеркаваць Між-дзяржаўную праграму сумесных мер барацьбы са злочыннасцю на 2014—2018 гады, Праграму аб супрацоўніцтве дзяржаў — удзельніц СНД ў барацьбе з гандлем людзьмі.

Чакаецца, што кіраўнікі дзяржаў зацвердзяць Пагадненне аб утварэнні Міждзяржаўнага савета па процідзейнічэнні карупцыі і Канцэпцыю супрацоўніцтва ў барацьбе са злочынствамі, якія ўчыняюцца з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій.

У галіне гуманітарнага супрацоўніцтва пра-пануецца разгледзець пытанні падрыхтоўкі да святкавання 70-й гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гадоў, прыняцця рашэння аб аб'ядленні 2014 года Годам турызму ў СНД і рашэння аб рэалізацыі ў 2014 годзе Між-дзяржаўнай праграмы «Культурныя сталіцы Садружнасці».



Фота БЕЛТА

305 НАВАСЕЛЛЯЎ АДРАЗУ!

У Фаніпалі (Дзяржынскі раён) завяршаюцца вонкавыя работы чарговага 305-кватэрнага жылога дома для маючых патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў. Будучыя нава-

сёлы ўз'яўлены, што жыллё будзе збудавана свочасова. Яго ўзводзіць холдынгавая кампанія «Смарт-Тэк». На здымку: прараб Генадзь Бельскі, цясляр-бетончык Мі-

калай Лютыч, цясляр-бетончык Іван Бярыньчык, старшыня праўлення кіруючай кампаніі холдынга «СмартТэк» Сяргей Рэзнік каля 305-кватэрнага дома, які будзецца.

ЦЫТАТА ДНЯ



Марат ЖЫЛІНСКІ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў:

«Беларусь — з тых былых свецкіх рэспублік, якая ўвасабляе сабой астравок стабільнасці, у тым ліку ў міжканфесійным, міжрэлігійным плане. Мінск — унікальная пляцоўка, дзе могуць сустракацца кіраўнікі дзяржаў, абмяркоўваць лобія, у тым ліку самыя вострыя тэмы і знаходзіць узаемапрыемальныя рашэнні. Цэнтр палітычнага жыцця Садружнасці прыходзіць у Мінск — гэта палітычны сігнал і для нашых саюзнікаў, і для апанентаў. Саміт паказвае, што мы гатовыя да дыялогу. Мы стараемся ўдзяліць партнёрам і адкрытыя для супрацоўніцтва».

Добрая навіна

Да Рудзенска — «з ветрыкам»

З 7 лістапада адкрываецца рэгулярны рух цягнікоў гарадскіх ліній на участку Мінск — Рудзенск. Як паведаміла прэс-служба Беларускай чыгункі, на гэтым маршруце з азначанай даты будзе курсіраваць 9 пар цягнікоў. Адлегласць ад сталіцы да Рудзенска яны будзе пераадоўваць за 48-50 хвілін. Падчас следвання прадугледжана пяць прыпынкаў: Мінск-Паўднёвы, Лошыца, Калядзічы, Міханавічы і Манчулішчы. Адкрыццё рэгулярнага руху гарадскіх ліній папярэднічала маштабнай мадэрнізацыі інфраструктуры. На участку Мінск — Рудзенск таксама будзе курсіраваць 25 пар п'ягадоў рэгіянальных ліній эканом-класа.

Сяргей РАСОЛЬКА.

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 16°
Віцебск	+ 13°
Гомель	+ 14°
Гродна	+ 16°
Магілёў	+ 13°
Мінск	+ 16°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 24.10.2013 г.

Долар ЗША	9150,00
Еўра	12590,00
Рас. руб.	288,00
Укр. грыўня	1118,81

СТАР 2

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА НАВЕДАЎ ПАЛАЦ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Напярэдадні самітаў кіраўнікоў дзяржаў, якія пройдуць у Мінску 24 і 25 кастрычніка, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведаў Палац Незалежнасці і правёрыў яго гатоўнасць да правядзення

гэтых важных міжнародных мерапрыемстваў, перадае БЕЛТА.

На тэрыторыі новага велічнага сімвала Беларускай дзяржаўнасці Прэзідэнт разам з сынамі і прадстаўнікамі беларускай мо-

ладзі пасадзіў першыя дрэвы, а таксама заклаў Алею пачасных гасцей. У далейшым гэта будзе добрай прыгожай традыцыяй пры наведванні Палаца Незалежнасці кіраўнікамі замежных дзяржаў і іншымі высокімі гасцямі.

Па-за школай

ЛЕТНЯЯ КАНИКУЛЫ — ЦЯЖКАЯ ПРАЦА. ДЛЯ ДАРОСЛЫХ

Ці ёсць будучыня ў лагераў дзённага знаходжання, якія працуюць пры школах? Якімі крытэрыямі можна ацаніць эффект ад аздараўлення? Ці можна лічыць аздараўленнем дзейце звычайнае баўленне часу пад наглядом педагогаў? Як фарміруюцца педагогічныя калектывы ў загарадных аздараўленчых лагерах? Усе гэтыя пытанні ўзніклі падчас педагогічнага форуму «Дзіцячы адпачынак і аздараўленне: сучасная тактыка і стратэгія будучыні», што праішоў дзямі ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня».

Аздараўленне — права, а не абавязак

Адной з адметнасцяў дзіцячага аздараўлення стала ўвядзенне сёлета пэўных узроставых абмежаванняў. Так, аздараўленне дзяцей ва ўзросце ад 6 да 14 гадоў арганізавалася ў аздараўленчых лагерах, а падлеткі ва ўзросце 15—18 гадоў адпачывалі ў профільных лагерах, уключаючы ваенна-патрыятычныя, спартыўныя, турыстычна-краязнаўчыя, лагеры працы і адпачынку і г.д., — паведаміла начальнік упраўлення сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы Міністэрства адукацыі Раіса СІДАРЭНКА.



Фота Марыны БЕГУНЬКОВАЙ.

КОРАТКА

Папраўкі ў некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь па пытаннях умацавання мер адказнасці за кіраванне транспартным сродкам у стане ап'яняння ўступаюць у сілу 24 кастрычніка.

Беларусь учора выканала свае абавязальствы па крэдыце стэнд-бай Міжнароднага валютнага фонду і ажыццявіла чарговае пагазненне асноўнага доўгу ў памеры 54,7 млн СДР, што эквівалентна \$84,4 млн.

У Беларусі рэальныя наўняўны грашовыя даходы ў студзені-жніўні гэтага года ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года павялічыліся на 18,8 працента.

Колькасць зарэгістраваных карыстальнікаў у нацыянальнай сістэме збору платы за праезд па аўтамабільных аўтадарогах BelToll перасягнула 160 тыс.

Будзь у курсе

ЧЫГУНКА: РАСКЛАД ЗМЯНЯЕЦЦА, ЦЯГНІКІ — ЗДЫМАЮЦЦА

У сувязі са змяненнем раскладу руху пасажырскіх цягнікоў (пераход краін Заходняй Еўропы, Украіны і Балтыі на зімовы час) з 27 кастрычніка часткова змяняецца расклад цягнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа, паведамліў ў Мінскім аддзяленні Беларускай чыгункі. Інфармацыю пра гэтыя змены можна атрымаць у даведначных бюро вакзалаў, а таксама на станцыях і прыпынчальных пунктах.

З 27 кастрычніка ў сувязі са зніжэннем пасажырапатоку адмяняюцца некаторыя цягнікі рэгіянальных ліній эканом-класа. На участку Мінск — Баранавічы талі цягнікі: Мінск — Стоўбцы — Мінск адпраўленнем са станцыі Мінск-Пасажырскі ў 7.34, станцыі Стоўбцы ў 10.26 — па суботах і нядзелях; Мінск — Стоўбцы — Мінск, што адыходзіць ад станцыі Мінск-Пасажырскі ў 9.08, ад станцыі Стоўбцы ў 13.13 — па суботах і нядзелях.



Фота БЕЛТА.

На участку Мінск — Маладзечна адмяняюцца цягнікі: Мінск — Аляхновічы — Мінск адпраўленнем з прыпынчальнага пункта Мінск-Паўночны ў 9.15, са станцыі Аляхновічы ў 11.03 — па суботах і нядзелях; Мінск — Аляхновічы — Мінск, што адпраўляецца са станцыі Мінск-Паўночны ў 12.31, з Аляхновічаў у 14.51 — па суботах і нядзелях; Мінск — Аляхновічы — Мінск адпраўленнем са

станцыі Мінск-Паўночны ў 15.22, з Аляхновічаў у 17.17 — па пятніцах і нядзелях; Мінск — Аляхновічы — Мінск, які выходзіць са станцыі Мінск-Паўночны ў 18.10, з Аляхновічаў у 20.15 — па пятніцах, суботах і нядзелях.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЯПОНСКІЯ ВУЧОНЫЯ ПАСПЯХОВА ВЫПРАБАВАЛІ ПУШКУ ДЛЯ СТРАЛЬБЫ ПА АСТЭРОІДАХ

Японскія вучоныя правялі першую паспяхова выпрабаванні касмічнай пушкі, з дапамогай якой зойд «Хаябуса-2» зможа здабыць узоры грунту з астероіда, перадаюць інфармагенцыі. Касмічны зойд «Хаябуса-2», запуск якога запланаваны на 2014 год, павінен будзе здабыць грунт з глыбіннай часткі астероіда. Для гэтага вучоныя аснасілі апарат так званай касмічнай пушкай, здольнай дакладна выстраляць суб'элементарнымі снарадамі з адлегласці 100 м па паверхні астероіда. У выніку ўтвараецца кратар, з якога зойд здабывае ўзоры пароды астероіда. Паводле слоў вучоных, выпрабаванні касмічнай пушкі паказалі, што снарад вылецеў на зададзенай скорасці і трапіў дакладна ў цэль. Такім чынам, эксперымент можна лічыць удалым. Раней японскія агенцтва аэракасімічных даследаванняў JAXA, якое правядзе запуск «Хаябуса-2», прапанавала ўсім ахвотным запісаць іх імяны, пасланні і фатаграфіі на электронны чып, які ў 2014 годзе адправіцца ў падарожжа да астероіда разам з зондам «Хаябуса-2».

ЛІТВА ПЕРШАЯ З КРАІН БАЛТЫІ ПРАКЛАДЗЕ ВУЗКУЮ ЧЫГУНАЧНУЮ КАЛЯІНУ

Літва стане першай з трох краін Балтыі, дзе з'явіцца вузкая чыгуначная каляіна еўрапейскага стандарту. Участак новай дарогі пройдзе ад мяжы Польшчы да Каўнаса і стане часткай праекта Rail Baltica. Тэндар на будаўніцтва чыгункі выйграў эстонская кампанія. Вузкакалейная дарога, названая так з-за шырыні каляіны 1435, стане першым участкам трасы Rail Baltica. Яна злучыць Шаўшотай, што за некалькі кіламетраў ад польскай мяжы, і другі па велічыні горад Літвы Каўнас. Размовы аб будаўніцтве трасы Rail Baltica, якая злучыць поўнач Еўропы з яе цэнтральнай часткай, вядуцца не адно дзесяцігоддзе, але літоўцы першымі ўзяліся за справу.

У ЗША ШКОЛЬНІК ЗАСТРЭЛІЎ НАСТАЎНІКА І СКОНЧЫЎ ЖЫЦЦЁ САМАГУБСТВАМ

ISSN 1990 - 763X



У ЗША, у школе горада Спаркс, штат Невада, школьнік адкрыў агонь па вучнях і выкладчыках. У выніку здарэння загінуў настаўнік, двое чалавек паранены. Стан аднаго з іх ацэньваецца як цяжкі. Па словах відавочцаў, агонь адкрыў адзін з вучняў. Ён нечакана разпаваўся, дастаў пісталет і стрэліў у аднаго з вучняў, пасля чаго застрэліў настаўніка. Настаўнікам быў Майкл Лэндсберы. Як заявіў прадстаўнік паліцыі, Лэндсберы загінуў, спрабуючы пераходзіць стралку.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ПРАГНОЗ БУДАЎНІЦТВА Ў СВЕЦЕ АЭС ВЯРНУЎСЯ НА ДАФУКУСІМСКІ УЗРОВЕНЬ



Пра гэта заявіў кіраўнік дзяржакарпарацыі «Расатам» Сяргей Кірыенка на VI рэгіянальным грамадскім форуме «Атамная вытворчасць, грамадства, бяспека». Кіраўнік «Расатама» падкрэсліў, што, нягледзячы на зніжэнне колькасці заказаў у атамнай галіне пасля аварыі на АЭС «Фукусіма-1», расійская атамная галіна прадэманстравала павелічэнне аб'ёму заказаў у 2 разы. Змянілася геаграфія будаўніцтва АЭС. Так, да краін, якія плануюць актыўна развіваць атамную энергетыку, далучыліся Вялікабрытанія, Сяргей Кірыенка падкрэсліў, што ўсе станцыі, якія зараз будуцца ў Расіі, адпавядаюць постфукусі-скім патрабаванням бяспекі.

ЛЕТНЯ КАНІКУЛЫ — ЦЯЖКАЯ ПРАЦА...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Што тычыцца аздараўленчых лагераў пры школах, то, напэўна, менавіта іх функцыянаванне і выклікае найбольшую колькасць спрэчак. Для прыкладу, многія сумняваюцца, што дзіця можа паўнаўвартна адпачыць у тых жа сценах, у якіх правяло ўвесь навучальны год пад наглядом сваіх школьных педагогаў. З іншага боку, адпачынак у школьным лагеры даступны малазабяспечаным сем'ям.

— Для малодшых школьнікаў, якім важна правесці вачар разам з бацькамі, школьны лагер — вельмі зручная форма правядзення канікулаў у горадзе, — упэўнена намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтры па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні Тамара БАНДАРЭНКА. — Таму лічу, што запатрабаванасць гэтай віды дзіцячага адпачынку застаецца, ва ўсялякім выпадку ў гарадах.

Разам з тым, дзе-нідзе права на аздараўленне нярэдка пераўтвараецца ў абавязак: і настаўнікі, і бацькі выказваюць незадаволенасць прымушоваму напэўненню школьнага лагера.

— Акрыжцё прышкольных аздараўленчых лагераў у канікулярны час павінна ажыццяўляцца толькі пад рэальную патрэбу і абірацца на папярэдняе вывучэнне меркавання бацькоў пра неабходнасць такой формы адпачынку дзяцей, — адзначыла Раіса Сідарэнка. — А давядзеныя любячых планаваць паказчыкаў па аздараўленні ў згаданых лагерах недапушчальнае. Як недапушчальна штучна павялічваць колькасць тых, хто прайшоў аздараўленне, і ўносіць гэтую лічбу ў паказчыкі работы ўстановы адукацыі і аддзела адукацыі. У перспектыве пры правядзенні маніторынгу мы будзем арыентавацца на іншы складнік, які дазваляе больш якасна і адрасна планавць дзіцячы адпачынак. Важна, каб дапамога, якая выдзяляецца дзяржавай на аздараўленне, была адраснай і іказвалася тым дзецям, якія сапраўды маюць у ёй патрэбу.

Для «цяжкіх» падлеткаў — дзве профільныя змены

Міністэрства адукацыі таксама лічыць неабходным занатаваць у нарматыўных документах магчымасць двухразовага

накіравання ў календарным годзе ў профільныя лагеры дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы або стаць на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх (натуральна, з накіраваннем на гэтыя мэты сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання, рэспубліканскага бюджэту і з іншых крыніц). Такая

Калі ў 2012 годзе ў Беларусі дзейнічалі 1696 кругласутачных лагераў і 3900 лагераў з дзённым знаходжаннем, то сёлета колькасць першых скарацілася да 1645, затое колькасць другіх павялічылася да 4588.

мера забяспечыць арганізаваны адпачынак і разумную занятасць згаданых катэгорыяў дзяцей, якія летам прадастаўлены самі сабе. А дзевяці дзён, праведзеных у ваенна-патрыятычным ці абаронна-спартыўным лагеры, недастаткова.

Колькасць дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы, складае 20 613 чалавек. На ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх па стане на 1 верасня 2013 года знаходзіліся 14 295 чалавек. Усяго ў час летніх канікулаў аздараўленне прайшлі 15 тысяч дзяцей вышэйзгаданых катэгорыяў.

— Неабходнасць жорсткай «прафілізацыі» адпачынку падлеткаў, шчыра кажучы, крыху аздачыла ў гэтым годзе арганізатару дзіцячага аздараўлення, — прызналася Тамара Бандарэнка. — Як правесці аздараўленчую кампанію такім чынам, каб нашы дзеці не толькі рэалізавалі гарантаванае права на аздараўленне, але і правялі лета з карысцю? Сёння мы можам канстатаваць, што нам гэта ўдалося. Ва ўсіх рэгіёнах працавалі лагеры самай рознай накіраванасці: экалагічныя, біялагічныя, тэхнічныя, гісторыка-археалагічныя, сацыяльна-педагагічныя, лінгвістычныя, лагеры для актывістаў грамадскіх арганізацый, лагеры для высокаматывавальных і адораных дзяцей, мастацкія, харэаграфічныя. Сярод профільных лагераў найбольшую колькасць дзяцей сёлета прыцягнулі спартыўна-аздараўленчыя лагеры, лагеры працы

і адпачынку і турыстычна-краязнаўчыя лагеры. Асабліва шмат увагі стварэнню турыстычна-краязнаўчых лагераў надаваў Камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама — у іх адпачылі 2467 юных мінчан.

Важаты — прафесія ці прызвание?

Безумоўна, калі пацікавіцца ў дзяцей, што для іх самае галоўнае падчас адпачынку ў лагеры, то многія ўпэўнена адкажуць: «Класны важаты!» Таму падрыхтоўка спецыялістаў, якія суправаджаюць аздараўленне дзяцей, важны складнік у сістэме аздараўлення.

У Беларусі гэтымі пытаннямі займаюцца Акадэмія паслядыпломнай адукацыі, мінскі гарадскі і абласны інстытуты развіцця адукацыі: для ахвотных арганізуецца курсы, праводзяцца нарады, семінары-практыкумы і гэтак далей. Але ці трэба ставіць сёння пытанне аб падрыхтоўцы профільных спецыялістаў для работ у аздараўленчых лагерах?

— У шэрагу краін, у тым ліку ў Расіі, падрыхтоўка такіх спецыялістаў ажыццяўляецца. Маркую, што для нас гэтае пытанне паўстане больш востра на этапе стварэння ў рэгіёнах круглагадовых адукацыйна-аздараўленчых цэнтраў, — падзялілася сваім бачаннем сітуацыі Раіса Сідарэнка. — Але абмяркоўваюць гэтае пытанне мы павінны ўжо сёння. Разам з тым, наспела неабходнасць вызначэння статусу валанцёраў, якія працуюць у выхаваўча-аздараўленчых установах. Важна разгледзець пытанне аб допуску да работы выхавацеля студэнтаў не толькі педагагічных ВНУ, але і іншых спецыяльнасцяў, з улікам іх падрыхтоўкі да работы з дзецьмі.

— Сярод нашых важатых — шмат былых нашых выхаванцаў. Але адна справа — адпачываць, і зусім іншая — працаваць у нас важатым, — усміхаецца дырэктар адукацыйна-аздараўленчага цэнтры «Зубраня» Надзея АНУФРЫЕВА. — Да таго ж важатым можна быць толькі да пэўнага ўзросту...

— У Расіі існуе шмат камерцыйных арганізацый, якія выпускаюць кадры для дзіцячых аздараўленчых арганізацый, але іх праграмы навучаня ніхто не зацвярджаў, таму нярэдка там рыхтуюць, хутчэй, аниматараў, а не важатых. Але паміж

аниматарам і педагогам-арганізатарам дзіцячага адпачынку — вялікая розніца, — упэўнена намеснік начальніка ўпраўлення Маскоўскага цэнтры дзіцячага сямейнага адпачынку і аздараўлення Юлія КУЗЬМІНА. — На маю думку, выхавальнікі і важатыя абавязкова павінны мець педагагічную падрыхтоўку. Акрамя ведання ўзроставай і сацыяльнай псіхалогіі, абавязковымі якасцямі важатага з'яўляюцца камунікабельнасць, назіральнасць, адказнасць, творчы патэнцыял, здольнасць знаходзіць выйсце з нестандартных сітуацый, умёнае сабраць вакол сабе каманду ў кароткі тэрмін, паставіць перад ёй задачу і прывесці да поспеху. Менавіта таму ў гэтым годзе мы адкрываем свой Цэнтр падрыхтоўкі арганізатараў дзіцячага адпачынку для ўсіх, хто жадае стаць прафесійным важатым. Заняткі для ахвотных — бясплатныя, а працаўладкаванне мы гарантуем.

Дарчы, у расійскай сталіцы выдзецца электронны запіс у аздараўленчыя лагеры на партале дзяржаўных паслуг горада Масквы. Гэта, як усе пераканаліся, вельмі зручна. На партале прадстаўлены поўны пералік арганізацый, дзе дзіця можа прайсці аздараўленне: лагеры, якія знаходзяцца не толькі ў наваколлі Масквы, але і пабудаваны за кошт сродкаў маскоўскага бюджэту ў Балгарыі, Латвіі і ва Украіне. На партале таксама можна атрымаць падрабязную інфармацыю аб умовах размяшчэння дзяцей, арганізацыі харчавання і адпачынку, наяўнасці спартыўных аб'ектаў у тым ці іншым лагеры, медыцынскім абслугоўванні і г.д. з фатаграфіямі будучага месца адпачынку, якія пастаянна актуалізуюцца. Размясціцца на сайце, умоўна кажучы, фатаграфіі п'яці-зоркавага атэля замест сціплай пабудоваў, што ёсць у наяўнасці, не атрымаецца: перш чым фатаграфіі трапяць у інтэрнет, на месца для праверкі выдзеджае сур'ёзная камісія.

Надзея НІКАЛАЕВА.
Мядзельскі раён, пасёлак Зубранька.

Самастойна зарабіць грошы — 4,8%

Што больш за ўсё табе спадабалася ў лагерах?
Сябры, зносіны — 29,6%
Быць самастойным — 13,3%
Весела бавіць час — 10,8%
Выхавальнікі, важатыя — 10,6%
Мерапрыемствы — 10,2%
Спартыўныя спаборніцтвы — 9,9%
Займацца ў гуртках — 5%
Бавіць час з карысцю — 3,9%
Адпачываць у лагеры працы і адпачынку — 3,4%
Вывучаць замежную мову — 3,1%

Чым больш за ўсё ты займаўся ў лагеры?
Спортам і турызмам — 46,3%
Інтэлектуальнымі і развіццёвымі гульнямі — 24,4%
Творчасцю — 22,1%
Усім адрозно — 7,2%

Ці камфортна табе было адпачываць у атрадзе?
Так — 97,2%
Не — 2,4%
Не вельмі — 0,4%

Ці хацеў бы ты зноў прыехаць у гэты лагер?
Так — 95,5%
Не — 2,5%
Не вызначыўся — 2%



НАВІНЫ

ПАЦІЗЕ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАЦІЗЕ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАЦІЗЕ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАЦІЗЕ

ФАКТЫ

АБМЕЖАВАННІ НА ГАЛОЎНЫХ ПРАСПЕКТАХ І МКАД

У сувязі з правядзеннем сёння ў Мінску Савета міністраў замежных спраў СНД, а зўтра — Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, у сталіцы будуць уведзены часовыя абмежаванні руху па проспектах Незалежнасці і Пераможцаў, Мінскай кальцавой аўтадарозе, а таксама вуліцы Арлоўскай.

Дзяржаўтаспекцыя Мінска просіць аўтаўладальнікаў выключыць гэтыя участкі транспартнай сеткі са сваіх маршрутаў, а таксама, па магчымасці, адмовіцца ад выкарыстання асабістага транспарту ў вышэйназваных дні. Сёння і зўтра ДАІ сталіцы працуе ва ўзмоцненым рэжыме: увесь асабовы склад будзе забяспечваць беспяку дарожнага руху на ключавых магістралях і скрывавааных горада.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ВІЦЕБСК «БАГАЦЕЕ» ЖЫХАРАМІ І ТУРЫСТАМІ

У Віцебску, горадзе слоў мэра горада Віктара НІКАЛАЙКІНА, да канца года колькасць насельніцтва перавысіць 370 тысяч чалавек. Даняя апошняга перапісу насельніцтва выявілі, што ў абласным цэнтры пастаянна пражывалі 348 тысяч чалавек.

Штогод павялічваецца і колькасць тых, хто пераязджае ў Віцебск на пастаяннае месца жыхарства.

— Летась быў зафіксаваны рост колькасці насельніцтва — у выніку змянення смяротнасці, павелічэння нараджальнасці. Дэмаграфічныя «нажніцы», пра якія мы казалі чатыры гады таму як аб праблеме, «сціснуліся». Таксама да нас едуць людзі жыць з іншых гарадоў; у год такіх ад 2 да 5 тысяч чалавек, — расказвае Віктар Нікалайкін.

Паводле слоў мэра, у апошнія некалькі гадоў у выніку таго, што Віцебск папрыгажэў, значна павялісала колькасць турыстаў. Каля 2 мільёнаў долараў горад зарабляе на экскурсантах, а можа значна больш.

У горадзе працягваецца маштабная кампанія па добраўпарадкаванні помнікаў архітэктуры, стварэнні зон адпачынку. Акрамя таго, будзеца самы вялікі ў краіне запарк. Знакаміты губернатарскі палац, дзе падчас вайны 1812 года спыняўся Напалеон, пасля рамонт у стане музея. Запланавана, што там размясціцца экспазіцыя, прысвечаная беларускай дзяржаўнасці. У планах — стварэнне «Шагалаўскага квартала» ў раёне дома-музея Шагала, дзе будуць прадстаўлены творы настаўніка мастака. — Ю. Пэна; аднаўленне майстэрню, дзе працаваў К. Малевіч і іншыя стваральнікі новага мастацтва. Ёсць шмат іншых цікавых праектаў, якія прыцягнуць у абласны цэнтр яшчэ больш турыстаў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЭКСПЕРТЫЗА ПАЦВЕРДЗІЛА: У ЗУБРА СТРАЛЯЛІ...

У Асіповіцкім раёне супрацоўнікі мікраёнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету зафіксавалі факт незаконнай здабычы зубра. Тушу знайшлі на ўскраіну лесу паблізу вёскі Каўгары.

— Камісія з удзелам прадстаўнікоў Дзяржінспекцыі, мясцовага лясгаса, выканаўчых і распарадчых органаў, раённай структуры Беларускага таварыства палуўнічых і рыбалоўаў і ветэрынарнай службы быў складзены акт па факце гібелі жывёлы. Экспертыза пацвердзіла, што зубр загінуў у выніку агнястрэльнага ранення. Жывёла прыгарама на месцы каля тыдня. Ёе вага складала каля 900 кілаграмаў, — паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. — Асіповіцкі РАУС вырашае пытанне аб завядзенні крымінальнай справы за незаконнае палыванне, якое нанесла шкоду навакольнаму асяроддзю ў асабліва буйным памеры — 570 базавых велічынь, або 74,1 мільёна рублёў.

ІНТЭРНЭТ —

ПАД «БАЦЬКОЎСКІ КАНТРОЛЬ»

Новую паслугу «Бацькоўскі кантроль» прапануе сваім кліентам БДУ. Новая паслуга прызначана для таго, каб абараніць дзяцей ад шкоднай і непажаданай інфармацыі, якая прысутнічае ў інтэрнэце: ад прапаганды алкаголю, наркатыкаў, жорсткасці, экстрэмізму і г.д.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белтэлекам» прапануе два тарыфныя планы: са скарачонам спісам фільтраваных сайтаў, які не блакіруе сацыяльныя сеткі, але блакіруе інфармацыю, звязаную з парнаграфіяй, гвалтам, наркатыкамі, і з поўным спісам, які ўключае ўсе катэгорыі фільтраваных сайтаў.

Падключэнне да паслугі «Бацькоўскі кантроль» можна як самастойна ў асабістым кабінэце карыстальніка, так і ў сэрвісных цэнтрах РУП «Белтэлекам».

Надзея НІКАЛАЕВА.

ЛІКВІДАЦЫЯ ПРАБЕЛАЎ

Рэгістрацыя на індывідуальнае кансультаванне па выніках здадзенага рэпетыцыйнага тэсціравання распачаецца ў БДУ. Галоўная мэта такой кансультацыі — ліквідацыя прабелаў у ведах.

Гэтая паслуга была ўведзена на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі ў мінулым навучальным годзе. Падчас кансультацый абітурыент атрымлівае на рукі раздрукоўку няправільна выкананых заданняў тэсту з указаннем правільных адказаў. Акрамя таго, абітурыент можа разлічваць на 20-хвілінную індывідуальную кансультацыю па матэрыялах тэсту з выкладчыкам-прадметнікам. Таксама яму прапануюць спіс вучэбнай літаратуры, дзе выкладзены вучэбны матэрыял па тэмах, засвоеныя недастаткова.

Як удакладнілі на факультэце, скарыстацца індывідуальнай кансультацыяй у БДУ можа любы абітурыент, незалежна ад таго, на базе якой установы адукацыі ён праходзіў рэпетыцыйнае тэсціраванне.

Для рэгістрацыі трэба асабіста звярнуцца на факультэт даўніверсітэцкай адукацыі БДУ (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25, каб 408). Пры сабе трэба мець пашпарт і аплачаную квітанцыю. Кошт індывідуальнай кансультацыі па адным прадметце складае 31 500 рублёў. Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне 284-00-13, 284-00-18 або на сайце Белдзяржуніверсітэта www.bsu.by.

Надзея НІКАЛАЕВА.

МАТЭМАТЫКА... З ПЯЛЮШАК

Прадказаць, наколькі дзіця будзе паспяховае ў засваенні матэматыкі, можна яшчэ ў раннім дзяцтстве, сцвярджаюць амерыканскія навукоўцы. Вынікі свайго даследавання яны апублікавалі ў часопісе *Proceeding of The National Academy of Sciences*.

«Няма сумневу, што адукацыя і навакольнае асяроддзе фарміруюць здольнасць дзіцяці да матэматыкі, але да апошняга часу не рабілася спроб правесці згадаку, што асновай матэматычнага таленту з'яўляецца развіццё арыфметычнага мыслення ў дзяцей яшчэ ў дашкольным узросце», — падкрэсліваецца ў артыкуле.

Даследчыкі правялі два эксперыменты. У першым удзельнічалі 66 паўгадовых немаўлят, якім паказвалі карцінкі з пэўнымі аб'ектамі, напрыклад, з кропкамі, і колькасць гэтых аб'ектаў змянялася — так можна было даведацца, наколькі развіта ў дзіцяці арыфметычнае мысленне і ці бачаць дзеці розніцу паміж прапанаванымі выявамі. Праз тры гады 48 дзяцей з кола тых, хто ўдзельнічаў у першым даследаванні, зноў прайшлі тэсціраванне. Перад абодвума эксперыментамі навукоўцы ацэньвалі агульны ўзровень інтэлектуальнага развіцця іх маленькіх удзельнікаў. І высветлілася, што тыя дзеці, у якіх яшчэ ў шасцімесячным узросце было выяўлена вельмі развітае арыфметычнае мысленне, у 3,5 года таксама прадэманстравалі лепшыя вынікі, нягледзячы на тое, што асновам матэматыкі іх не навучалі. Навукоўцы прайшлі да высновы, што прыроджаная здольнасць ацэньваць колькасць прадметаў з першага погляду, нават не ўмеючы іх лічыць, з'яўляецца асновай будучых поспехаў у матэматыцы. Атрымаўшы, што з дапамогай адукацыйных мерапрыемстваў ёсць магчымасць развіць арыфметычнае мысленне ў дзіцяці яшчэ да таго, як яно пойдзе навукаўца ў школу. Калі, вядома, матэматычныя здольнасці будучы выяўлены яшчэ ў маленстве...

Надзея НІКАЛАЕВА.

Вынікі дыягностыкі якасці адпачынку і аздараўлення дзяцей, праведзенай у рамках рэспубліканскай акцыі «Разумныя канікулы: адпачывай, загартоўвайся, развівайся»

Хто стаў ініцыятарам твайго адпачынку ў лагеры?
Я сам — 50,1%
Бацькі — 21,3%
Сябры — 11,1%
Трэнер — 7,3%
Сястра, брат — 2,7%
Знаёмыя — 2,4%
Настаўнікі — 2%
Сваёкі — 1,9%
Дырэктар школы — 1,2%

Колькі разоў ты раней адпачываў у лагеры?
Кожны год летам — 31,9%
Дзясць і больш — 15,8%
Шмат разоў — 15,2%
Прыехаў упершыню — 9,2%
Быў толькі ў санаторыі — 0,7%

Ты прыехаў у лагер, каб...
Выдатна адпачыць — 43,1%
Знайсці новых сяброў — 10,9%
Весела правесці час — 10,2%
Правесці час з карысцю — 9,2%
Праявіць сябе — 8,8%
Навучыцца чаму-небудзь новаму — 6,8%
Займацца англійскай мовай — 6,2%

■ На парадку дня

ЦІ СТАНЕ БОЛЬШ СУЧАСНЫХ ФЕРМАЎ?

Камітэтам дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці выяўлена, што даручэнне кіраўніка дзяржавы па завяршэнні рэканструкцыі і тэхнічнага перааснавання малочнатаварных фермаў да пачатку зімовага стойлага перыяду выканана не ў поўным аб'ёме.

— Варта адзначыць, што летась на Віцебшчыне былі выкананы значныя аб'ёмы работ па рэканструкцыі малочнатаварных фермаў, накіраваныя ў першую чаргу на забяспечэнне фермаў механізаванай раздачай кармоў. Фактычна рэканструкцыі ў гэтым напрамку была выканана ў сельскагаспадарчых арганізацыях вобласці па 201-й малочнатаварнай ферме.

Як вядома, Прэзідэнт даручыў ураду, аб'явіў канкамкам забяспечыць у 2012 годзе ўвод 228-мі рэканструаваных малочнатаварных фермаў на аснове выкарыстання тэхналогіі беспрывязнага ўтрымання кароў і даення іх у даільнай зале, а таксама камп'ютарнага забяспечэння вытворчых працэсаў і кіравання статкам. У вобласці рэканструкцыя малочнатаварных фермаў была выканана толькі на 27 фермах, або на 12% ад запланаваных, паведамілі ў вышэйзгаданым камітэце.

У лютым Прэзідэнтам было даручана ўраду, аб'явіў канкамкам прыняць захады па завяршэнні рэканструкцыі малочнатаварных фермаў да 1 кастрычніка.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

І Ё АГОНЬ, І Ё ВАДУ!

Кваліфікацыйныя выпрабаванні на права наезння крапавага бэрэта прайшлі ва ўнутраных войсках. Пачалі доўгую падрыхтоўку да здачы сто п'ятнаццаці чалавек, але пасля першага этапу, дзе ў хлопцаў правярылі нарматывы па фізічнай падрыхтоўцы, выкананне прыёмаў самастрахоўкі, рукапашнага бою і элементаў акрабатарыі, да другога этапу было дапушчана ўжо 89 чалавек.

Пераадоленне спецназаўскай паласы выпрабавання пачалося на палігоне вучэбнага цэнтры дэпартамента аховы МУС Беларусі ў пасёлку Гарані. Пасля — 12-кіламетровы камбінаваны марш-кідок з «пасткай» і вогненна-штурмавой паласой. Далей этапу дайшлі далёка не ўсе. П'яцьдзят дзевяць прэтэндэнтаў былі дапушчаны да наступнага этапу,



дзе трэба было паказаць сваё майстэрства ў дасканалым валоданні пістэлета, аўтаматам і кулямётам.

І ў выніку 19 байцоў атрымалі крапавыя бэреты, але прайшлі яшчэ адно выпрабаванне — дванаццаціхвілінны спарынг.

Марына БЕГУНKOBA. Фота аўтара. Мінскі р-н.



«Банк, основанный на доверии»					
Трастбанк ЗАО «Трастбанк»					
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11					
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 года					
Наименование банка: ЗАО «Трастбанк»					
(в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2013 год	2012 год	
1	2	3	4	5	
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	24 265,9	31 883,5	
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	380,6	609,8	
4	Средства в Национальном банке	1103	214 473,3	192 709,4	
5	Средства в банках	1104	41 422,7	70 408,3	
6	Ценные бумаги</				

Васіль ПУГАЧОЎ:

«Год беларускага старшынства — не 365 дзён, а 365 спраў на карысць СНД»

Фармальна перыяд старшынства Беларусі ў СНД яшчэ не скончыўся, як не скончыўся і каляндарны 2013 год. Але на пасяджэнні вышэйшага статутага органа Садружнасці Савеце кіраўнікоў дзяржаў, якое запланавана на заўтра, 25 кастрычніка, адбудзецца сімвалічная перадача старшынства Украіне. У свае новыя правы тая ўступіць толькі 1 студзеня будучага года, таму сёння самы час ацінаць папярэднія вынікі беларускага старшынства ў СНД.



Фота БЕЛТА

Пастаянны паўнамоцны прадстаўніц Беларусі пры статутных і іншых органах СНД Васіль Пугачоў лічыць перыяд старшынства нашай краіны для Садружнасці ў цэлым даволі эфектыўным:

— Традыцыйна кожны год у СНД абвешчаецца нейкі агульны тэзіс, які дапамагае сканцэнтравачь увагу краін на тэме, аднолькава актуальнай для ўсёй Садружнасці. Так, гэты год праходзіць пад знакам аховы навакольнага асяроддзя, што даволі сімвалічна для Садружнасці.

Экалогія — агульны клопат, які і тое, што застанеца нашым нашчадкам: лясы, жывёльны свет і ўсе расліны, рэкі ды акіяны з усімі насельніцкамі ці ўсё гэта на малюнках, у аранжэраж ды акварыумах. Для паветра, надвор'я, праблем клімату і глабальнага пацяплення, тэхнагеннага катастрофаў дзяржаўнай мяжы не існуе. Менавіта такі падыход прапанаваў Мінск. І, здаецца, быў пачуты ва ўсіх сталіцах СНД.

Асноўныя ініцыятывы беларускага старшынства, накіраваныя на ўмацаванне патэнцыялу Садружнасці, — гэта захады па павышэнні эфектыўнасці ўзаемадзеяння дзяржаў СНД у частцы рэалізацыі сумесных эканамічных, інвестыцыйных і інавацыйных праектаў, у першую чаргу — у сферы міжгалінавай і вытворчай кааперацыі. Па-за ўвагай інтэграцыйнага органа не павінна заставацца міждзяржаўнае супрацоўніцтва ў галіне космасу, транспарту, энергетыкі, сельскай гаспадаркі, тэлекамунікацыі, нана- і бія-тэхналогій. Нельга сказацца, што за год мы дабіліся нейкіх ашаламляльных вынікаў. Але зроблена галоўнае: усім кірункам супрацоўніцтва адпаведнымі мерапрыемствамі, якія праводзіліся па ініцыятыве і паўнаўвартасным удзеле беларускага боку, нададзены такі імпульс, які дазволіць супрацоўніцтву актыўна развівацца.

Канцэпцыя беларускага старшынства была сфармулявана проста і ёмка: «Інтэграцыя на карысць чалавека». Таму галоўнымі тэмамі года сталі ўмацаванне добрасуседства, развіццё эканамічнага супрацоўніцтва краін СНД, садзейнічанне павышэнню даступнасці экалагічных тэхналогій, пашырэнне дыялогу культур.

Усяго за гэты перыяд было арганізавана і праведзена каля 70 мерапрыемстваў эканамічнага, гуманітарнага і міжрэгіянальнага характару, арыентаваных на тое, каб інтэграцыйныя працы прынёсілі канкрэтную карысць народам краін Садружнасці.

Экалагічны акіцнт прысутнічаў ва ўсіх ініцыятывах. Не дзіва, што мерапрыемствы па «зялёным» тэматыцы сталі цэнтральнымі. Менавіта па ініцыятыве Беларусі прынята пагадненне аб супрацоўніцтве краін СНД у галіне аховы навакольнага асяроддзя, прайшла міжнародная выстава-канферэнцыя «Чалавек, экалогія, эканародка і тэхналогія», быў арганізаваны І Рэспубліканскі экалагічны форум і Міжнародны «круглы стол» у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, прысвечаны даступнасці «зялёных тэхналогій» у энергетыцы, выкарыстанню аднаўляльных крыніц энергіі.

Тэма энергетычнай бяспекі, энергасэражэнне, выкарыстанне альтэрнатыўных крыніц сёння на парадку дня ўсіх краін СНД. Таму дзясяткі аналігічных мерапрыемстваў прайшлі ў многіх сталіцах Садружнасці.

Ва ўсім свеце назіраецца павышэнне цікавасці да выкарыстання ў розных галінах эканомікі аднаўляльных крыніц энергіі. У дзяржаў — удзельніц СНД ёсць у гэтай галіне неабліга патэнцыял. Кіруючыся мэтай развіцця альтэрнатыўнай энергетыкі, у Беларусі і Украіне ёсць «зялёны» тэма (тарифы па падключэнне), які з'яўляецца эканамічным і палітычным механізмам, прызначаным для залучэння інвестыцый у тэхналогіі выкарыстання аднаўляльных крыніц энергіі.

Сутнасць увядзення спецыяльных тарыфаў у тым, што дзяржава або насельніцтва купляе ў бізнесменаў энергію па спецыяльным, павышаным тарыфе. І пабудова «чыстых» электрастанцый становіцца эканамічна прывабнай.

Развіццё эканомікі аднаўляльных крыніц энергіі ідзе ва ўсіх дзяржавах Садружнасці, але рознымі тэмамі і па розных кірунках. У Кіргізіі, Расіі і Таджыкістане з іх горнымі рэкамі ёсць значны патэнцыял развіцця вясількай гідрэнергетыкі, у Казахстане — ветра- і гідраэнергетыкі, у Арменіі — малой гідрэнергетыкі, у

Беларусі, Малдове і Расіі — выкарыстання энергіі з біямасы. У Азербайджане, Украіне, Туркменістане і Узбекістане актыўна выкарыстоўваецца энергія сонца і ветру.

Агульнай для дзяржаў Садружнасці з'яўляецца неабходнасць дадатковага развіцця эканамічных стымуляў выкарыстання сучаснай энергетыкі з улікам моцнай канкурэнцыі з боку традыцыйнай. Дарэчы, гэтая праблема не ўнікальная, з ёй сутыкнуліся ўжо многія краіны свету. Беларускія эксперты лічаць, што трэба творча ўлічваць досвед краін, якія прайшлі гэты шлях.

Таму па ініцыятыве Беларусі пытанне аб канцэпцыі супрацоўніцтва ў сферы выкарыстання аднаўляльных крыніц энергіі і плане першачарговых мерапрыемстваў ўключаны ў парадак дня чарговага пасяджэння Савета кіраўнікоў урадаў СНД, якое, як плануецца, пройдзе 20 лістапада ў Санкт-Пецярбургу.

Аўтарытэтная пляцоўкай, дзе праз прызму экалогіі разглядаўся ўвесь спектр пытанню міждзяржаўнага супрацоўніцтва, стаў мінскі Форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краін Садружнасці. Форум традыцыйна збірае навукоўцаў, практыкаў, людзей, якія прымаюць рашэнні, і моладзь, паlet фантазіяў якой яшчэ не абмежаваны вопытам, адказнасцю і ўвогуле стомленасцю жыццём. Дыскусіі былі гарачымі, але менавіта спрэчкі здольны высечы тую іскру, якая стане азарэннем.

Галоўнай высовай амаль усіх дыскусій форуму стала разуменне таго, што ад экалагічнай свядомасці трэба пераходзіць да экалагічнага мыслення. Гэтага немагчыма дабіцца без сумесных намаганняў у сферы адукацыі, без акумулявання сучаснага вопыту і перадачы яго ўсім зацікаўленым суб'ектам. Менавіта таму на форуме было прынята рашэнне стварыць пастаянна дзейны навуковы клуб СНД — на ўзор вядомага і аўтарытэтнага «Рымскага клуба».

Але зразумела, што найбольш важным мерапрыемствам у рамках беларускага старшынства ў Садружнасці з'яўляецца пасяджэнне кіраўнікоў дзяржаў, якое адбудзецца заўтра, 25 кастрычніка. Саміт прэзідэнтаў, нягледзячы на запланаваны парадак сустрэчы з 17 пытанняў, — гэта больш палітычнае мерапрыемства, гэта пратакол, урачыстасць. Таму прыемна, што на запрашэнне аб удзеле ў мінскай сустрэчы прэзідэнтаў краін СНД адгукнуліся ўсе лідары. Тым больш што з боку Мінска для дарагіх гасцей таксама падарунак — сустрэча лідараў краін СНД адбудзецца ў новым палацы Незалежнасці, які толькі напярэднядзі быў здадзены будаўніцкамі. Так што іх работу будучы прымаць і ацэньваць адрозна на самым высокім узроўні.

Ларыса РАКОЎСКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Расія, як удзельнік Мытнага саюза, не можа на нацыянальным узроўні выйсці з зоны свабоднага гандлю СНД, паколькі гэтак пытанне адносіцца да кампетэнцыі Еўразійскай эканамічнай камісіі. А значыць, законна ўвесці акіянебудзь дадатковага абмежавальнага захаду супраць імпарту з Украіны (у тым ліку рээкспартваных праз Украіну з ЕС тавараў) Масква ў аднабаковым парадку таксама не можа. А партнёры па МС — Беларусь і Казахстан — ужо завілі, што не гараць жаданнем разбураць свой гандаль з Украінай.

З аднаго боку, пытанне можна вырашыць на падставе кампрамісу — салдарна павысіць пошліны ў гандлі з Украінай па адчувальным таварах, не лядзячы мытных войнаў. І пакуль што менавіта такі падыход быў анансаваны Аляксандрам Лукашанцам.

Аднак, як паказвае практыка, у Расіі заўсёды знаходзіцца пара дзеячаў, гатовых пад лозунгамі «абароны інтэграцыі» (або аба-

роны свайго рынку) зладзіць заварушку, якая знішчыць любыя магчымасці для гэтай самай інтэграцыі. А паралельна зарабіць мільён-другі долараў на кантрабандзе або пастаўках з іншых краін на нішы рынку, якія сталі пустымі.

І гэтыя калегі могуць цяпер паспрабаваць «зламаць праз каленна» Беларусь і Казахстан і прымусяць іх да ўвядзення фактычна забаронных захадаў супраць Украіны. Гэта, па-першае, стане канцом Мытнага саюза і ўсёй еўразійскай інтэграцыі, а па-другое, ні на ёту не зробіць Украіну бліжэйшай да Расіі.

Еўразійскі саюз у сусветным парадку дня

Але ёсць усё ж такі сур'ёзныя падставы меркаваць, што на такі радыкальны сцэнар Масква не пойдзе ні пры якіх абставінах. Сёння Расія, якая ідзе на маштабныя наступкі ЗША па сірыйскім і іранскім пытаннях, відэаочна, чанкае садзейнічання Вашынгтона ў

блакаванні асацыяцыі Украіны з Еўрасаюзам. Аднак Еўрапейскі саюз, які сутыкнуўся з ціскам з боку ЗША па пытаннях еўра-атлантычнай зоны свабоднага гандлю і страціў давер да Вашынгтона пасля апублікавання Эдвардам Сноўдэнам звестак аб амерыканскім шпіянажы супраць еўрапейскай эліты, не схільны прыслухоўвацца да меркавання зааіканскага партнёра. Еўропу прываблівае магчымасць «каланізацыі» Украіны (а магчыма, і іншых краін рэгіёна) як спосабу вываду еўразоны з крызісу. Тым больш што ЗША, якія ў чарговы раз не могуць вырашыць свае фінансавыя праблемы, ужо не здаюцца такімі ўплывовымі і грознымі, як раней. Ды і адзінства па ўсходнеўрапейскіх пытаннях сярэд амерыканскай эліты няма.

Таму ў бліжэйшыя тыдні і месяцы Садружнасць Незалежных Дзяржаў і еўразійская інтэграцыя будуць знаходзіцца ў цэнтры глабальнага парадку дня. Французская МЗС ужо другі раз абурывалася адносна інфармацыі аб праслухоўванні амерыканскіх спецслужбамі

тэлефонных перамоў французскіх грамадзян. Саудаўская разведка спыняе супрацоўніцтва з амерыканцамі па пытаннях падтрымкі сірыйскай апазіцыі і збіраецца фаріраваць падзеі без ўдзянення з Вашынгтона. Турцыя аднаўляе дыялог аб уступленні ў ЕС. Савет Еўропы абвінавачвае Расію ў антыісламскім расізме ў сувязі з арыштам прадстаўніка азербайджанскай дыяспары па «Бірульскай справе». У гэтым новым глабальным раскладзе значэнне еўразійскай інтэграцыі і яе удзельнікоў рэзка павышаецца.

Юрый ЦАРЫК, кіраўнік Беларускай групы развіцця.



АГУЛЬНЫ ШЛЯХ ДА ПАРАЗУМЕННЯ

Напярэднядзі саміту кіраўнікоў дзяржаў СНД «Звязда» ўзяла інтэрв'ю ў першага намесніка старшыні Выканаўчага камітэта — выканаўчага сакратара СНД Уладзіміра ГАРКУНА.

— Уладзімір Гіляравіч, да якой краіны прыойдзе старшынства ў Садружнасці ў наступным годзе?

— Калі на папярэднім пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД прымалася рашэнне пра старшынства Рэспублікі Беларусь у Садружнасці Незалежных Дзяржаў у 2013 годзе, было вызначана, што сустрашынства ў СНД ашчыняўляецца Туркменістанам (як папярэднім старшыней) і Украінай (як наступным старшыней). Таму кажаецца, што на саміце, які адбудзецца ў Мінску, старшынства ў СНД на 2014 год будзе перададзена Украіне.

— З якімі ініцыятывамі выступае пераёмнік эстафеты старшынства?

— Пра ўсе ініцыятывы Украіны ў год старшынства казаць, напэўна, яшчэ рана. Тым не менш ужо цяпер прадугледжваецца правадзненне ў гэтай краіне налета саміту СНД і IX Форуму творчай і навуковай інтэлігенцыі краін Садружнасці. Можна выказаць здагадку, што ініцыятывы Украіны ў нейкай ступені будуць прысвечаны і пытанням развіцця турызму, бо 2014 год плануецца абвешчаць годам турызму ў СНД.

Мы чакаем, што ў бліжэйшы час Украінай будуць прадстаўлены канцэпцыя старшынства і план мерапрыемстваў па яе выкананні.

Трэба адзначыць, што ў Садружнасці Незалежных Дзяржаў паспяхова рэалізуецца практыка абвешчання і правядзення ў дзяржавах-удзельніках гадоў гуманітарнай тэматыкі. Так, рашэннямі кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці 2009 год быў абвешчаны годам моладзі, 2010-ы — годам навукі і інавацыі, 2011-ы — годам гісторыка-культурнай спадчыны, 2012-ы — годам спорту і здаровага ладу жыцця. Цяперашні, 2013-ы, абвешчаны годам экалагічнай культуры і аховы навакольнага асяроддзя.

— Як вы ацэньваеце вынікі старшынства Беларусі ў СНД сёлета?

— Важна заўважыць, што для любой дзяржавы-удзельніцы старшынства ў СНД з'яўляецца ганаровым абавязкам. І ўсе практы, якія рэалізуюцца ў год старшынства, накіраваны на тое, каб прынесці карысць нашым дзяржавам і нашым народам.

Беларускае старшынства, якое праходзіць пад дэвізам «Інтэграцыя на карысць чалавека: умацаванне добрасуседства, развіццё эканамічнага супрацоўніцтва, садзейнічанне павышэнню даступнасці экалагічных «зялёных» тэхналогій, пашырэнне дыялогу культур» яшчэ не завершана. Тым не менш варта адзначыць вельмі адказнае стаўленне Беларусі да свайго статусу сёлета. Яна прапанавала больш за 70 агульназначных мерапрыемстваў эканамічнага, экалагічнага, гуманітарнага і міжрэгіянальнага характару, накіраваных на развіццё інтэграцыйных працэсаў і ўмацаванне СНД.

Асабліва ўвага надавалася распрацоўцы дакументаў, якія ўносіліся на пасяджэнні вышэйшых органаў Садружнасці. Так, на пасяджэнні Савета кіраўнікоў урадаў 31 мая бягучага года ў Мінску падпісана 12 дамоўленасцяў, прысвечаных развіццю інавацыйнага супрацоўніцтва, ахове навакольнага асяроддзя, супрацоўніцтву ў вобласці выкарыстання атамнай энергіі ў мірных мэтах, ўзаемадзеянню ў вобласці сельскай гаспадаркі, развіццю радыёнавігацыі дзяржаў СНД.



Я ўжо згадваў, што цяперашні год абвешчаны ў Садружнасці годам экалагічнай культуры і аховы навакольнага асяроддзя. Значная колькасць мерапрыемстваў экалагічнай скіраванасці, а іх каля сарака, прайшла менавіта ў Беларусі. Знакавай падзеяй года стала падпісанне ініцыяванага Рэспублікай Беларусь Пагаднення пра супрацоўніцтва ў галіне аховы навакольнага асяроддзя.

Варта адзначыць вельмі адказнае стаўленне Беларусі да свайго статусу сёлета. Яна прапанавала больш за 70 агульназначных мерапрыемстваў эканамічнага, экалагічнага, гуманітарнага і міжрэгіянальнага характару, накіраваных на развіццё інтэграцыйных працэсаў.

Вялікі поспех мелі Міжнародная выстава краін СНД «Чалавек. Экалогія. Эканародка і тэхналогія—2013» і VIII Форум творчай і навуковай інтэлігенцыі дзяржаў СНД, які, на думку удзельнікаў, стаў найважнейшым мерапрыемствам гуманітарнай скіраванасці ў Садружнасці.

У рамках плана мерапрыемстваў па рэалізацыі канцэпцыі старшынства Рэспублікі Беларусь адбыліся пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў СНД, Савета па культурным супрацоўніцтве дзяржаў — удзельніц Садружнасці, Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш, міжнародны «Сахараўскі чытанні — 2013», Міжнародны моладзевы форум дзяржаў — удзельніц СНД «Сяброўства без межаў» і шэраг іншых значных мерапрыемстваў.

Несумненна, у Беларусі пройдзе яшчэ нямаля цікавых форумаў і сустрэч. І цэнтральным з іх стане саміт кіраўнікоў дзяржаў 25 кастрычніка 2013 года.

— Яшчэ адным цікавым дакументам, падпісаным у маі, стала зацвярджэнне 11 пілотных праектаў у рамках Міждзяржаўнай праграмы інавацыйнага супрацоўніцтва да 2020 года на суму \$190 млн. Чым гэтыя праекты важныя для СНД?

— Тэматыка праектаў закранае практычна ўсе галіны эканомікі дзяржаў — удзельніц СНД: індустрыя наанасістэм, авіяцыйна-касмічныя і транспартныя сістэмы, энергаэфектыўнасць, медыцына, інфармацыйныя тэхналогіі і іншыя сферы. У рэалізацыі праектаў ужо зацягнуты інвестары і спажывыцы будучай прадукцыі.

Яркім прыкладам важнасці гэтых праектаў для дзяржаў — удзельніц СНД з'яўляецца праект МАКСМ — распрацоўка і сертыфікацыя мнагамэтавай аэракасімнай сістэмы прагнознага маніторынгу, а таксама стварэнне на яе аснове сэрвісу комплекснага

падавання інфармацыі для папярэджання надзвычайных сітуацый прыроднага і тэхнагеннага характару. У рэалізацыі праекта ўдзельнічаюць навукова-вытворчыя калектывы з Арменіі, Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны. Яго бюджэт складае каля 16 млн долараў.

— Ці чакаеца пашырэнне пераліку праектаў у рамках гэтай праграмы?

— Зацверджаны пералік пілотных праектаў не з'яўляецца канчатковым. Ён будзе напэўна і колькасна, і якасна. У гэтых мэтах Міждзяржаўная рада па супрацоўніцтве ў навукова-тэхнічнай і інавацыйнай сферах вядзе пастаянную працу па адборы міждзяржаўных інавацыйных праектаў. У прыватнасці, на X пасяджэнні рады ў верасні 2013 года было ўхвалена 38 новых праектаў, якія прайшлі ідэальнае экспертнае. Цяпер ідзе праца па фарміраванні праектаў Пэраліку міждзяржаўных інавацыйных праектаў Праграмы для прадстаўлення на разгляд Савета кіраўнікоў урадаў Садружнасці Незалежных Дзяржаў у 2014 годзе.

— Год ужо дзейнічае зона свабоднага гандлю для краін СНД. Якія першыя вынікі? Ці паўплывала гэта на эканамічнае жыццё краін-удзельніц?

— Дзякуй за пытанне. У наш час Дагавор аб зоне свабоднага гандлю, падпісаны 18 кастрычніка 2011 года, ратыфікаваны і набыў сілу для Арменіі, Беларусі, Казахстана, Малдовы, Расіі і Украіны. Кыргызстан і Таджыкістан завяршаюць працэдур у ратыфікацыі.

Хацелася б адзначыць, што прыняты Дагавор істотна мадэрнізаваў і аптымізаваў нарматыўна-прававую базу, якая рэгулюе гандлёвыя адносіны ў СНД, з улікам нормаў і правіл Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Ён першачартова накіраваны на перспектыву, заклікае садзейнічаць павышэнню канкурэнтаздольнасці дзяржаў-удзельніц іх пасляковаму ўваходжэнню ў сусветную гандлёва-эканамічную сістэму.

Сёння удзельнікі Дагавора не ўжываюць ва ўзаемным гандлі мытных пошлін, за выключэннем некаторых выняткаў, прадугледжаных гэтым дакументам. У прыватнасці, бакі ўжываюць імпартныя пошліны ўсяго на тры тавары: спірт, цукар і тытунёвыя вырабы, і пошліны на іх захоўваюцца толькі да 1 студзеня 2015 года. Экспартныя пошліны «замарожаны» на існуючым узроўні, і эксперты дзяржаў прыступілі да перамоў па іх пазатпнай адмене.

Выконваюцца палажэнні Дагавора ў частцы невыкарыстання забарон і колькасных абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. У яе рамках зацвярджаецца фарміраванне камісіі экспертаў па дазvole магчымых спрэчак, актывізаваны перагаворны працэс па праекце Дагавора аб свабодным гандлі паслугамі.

Такім чынам, можна канстатаваць, што Дагавор дзейнічае і яго палажэнні рэалізуюцца. Сведчанне гэтаму — зацікаўленасць Узбекістана ва ўдзеле ў Дагаворы, што зафіксавана ў адпаведным пратаколе, прынятым кіраўніцтвам урадаў 31 мая.

— Апошнім часам вельмі абвешчаныя праблемы, выкліканыя працоўнай міграцыяй ў рамках Садружнасці. Як краіны-удзельніцы бачаць іх вырашэнне?

— Як вядома, міграцыя ў рамках Садружнасці абумоўлена сацыяльна-эканамічнай матывацыяй.

Асноўная праблема сёння — абарона ад нелегальнай міграцыі, пераадоленне стыхійнасці працоўнай міграцыі, наданне гэтакім працоў устойлівага і прызростага характару, які адказвае інтарсам дзяржаў — удзельніц СНД.

Міграцыйная ўзаемазалежнасць прымушае дзяржавы ствараць неабходную інфраструктуру ў выглядзе міграцыйных цэнтраў, дзяржаўных і прыватных агенцтваў занятасці, рэкрэтынгавых кампаній, складаць двухбаковыя дамоўленасці і ўдзельнічаць у міждзяржаўным супрацоўніцтве.

Развіццё легальнай міграцыі як альтэрнатывы незаконнай міграцыі, стварэнне адзінага рынку працы як механізма выравноўвання рэгіянальнага дысбалансу працоўных рэсурсаў сведчыць пра імкненне дзяржаў — удзельніц СНД не проста рэагаваць сумесна на найбольш вострыя праблемы, што ўзнікаюць у сувязі з міграцыяй, якая была ў недалёкім мінулым, але і выбудоўваць узгодненую сістэму кіравання міграцыйнымі працэсамі, якая дазволіла б у максімальнай ступені выкарыстоўваць пазітыўны патэнцыял міграцыі ў інтарсах бакоў.

Такі комплексны падыход зафіксаваны ў Дэкларацыі пра ўзгодненую міграцыйную палітыку дзяржаў — удзельніц СНД, якая была прынята кіраўнікамі дзяржаў 5 кастрычніка 2007 года, і Канвенцыі дзяржаў — удзельніц СНД пра правы статус працоўніка-мігранта і членаў іх сем'яў (прынята кіраўнікамі урадаў 14 лістапада 2008 года).

Думаю, што ў гэтай сферы мы пакуль на пачатку шляху.

— Якія поспехі дасягнутыя ў супрацоўніцтве дзяржаў — удзельніц СНД у пабудове і развіцці інфармацыйнай прасторы?

— Вы выдатна ведаеце, што сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца адным з сістэмных істытутаў дзяржавы і сучаснай грамадзянскай супольнасці. Іх ролю немагчыма пераацэніць не толькі ў выкананні інфармацыйнай функцыі, але і ў фарміраванні грамадскай думкі, азначэнні падзей. Таму надзвычай важна, каб усе СМІ краін Садружнасці, у тым ліку і электронныя, служылі

інтарсам культурнага і духоўнага збліжэння народаў, сцвярджаючы ідэалы гуманізму, добрасуседства і паразумення паміж нашымі краінамі.

Важную ролю тут адыгрываюць дзяржаўныя інфармацыйныя агенцтвы, якія супрацоўнічаюць у рамках Інфармсавета краін СНД. Пры яго актыўным удзеле сёння створаны спрыяльныя ўмовы для бесперашкоднага распаўсюджвання інфармацыі і абмену інфармацыйнымі патокамі.

Несумненна, у Беларусі пройдзе ўважліва цікавы форум і сустрэча. І цэнтральным з іх стане Саміт кіраўнікоў дзяржаў 25 кастрычніка 2013 года.

Асаблівае месца ў асвятленні палітычных падзей і працэсаў, якія адбываюцца ў дзяржавах — удзельніц СНД, належыць Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мір» і ндаўна створанаму інфармацыйнаму кругласутачнаму спадарожнікам каналу «Мір 24». МТРК «Мір» сумесна з Саветам кіраўнікоў дзяржаўных і грамадскіх тэлерадыёарганізацыяў стварылі Міждзяржаўны інфармацыйны пул.

Рознабаковае інфармацыю па ўсіх найважнейшых кірунках дзейнасці Садружнасці можна заўсёды знайсці на сайце Выканаўчага камітэта і інтэрнэт-партале СНД, які ў паўнаўвартасным рэжыме працуе са снежня 2011 года.

Актывізаваўся праца створанага зусім ндаўна Клуба галоўных рэдактараў краін СНД і Балты. У яго рамках дзейнічае экспертная супольнасць, што дазваляе Клубу стаяць аўтарытэтнай аналітычнай і камунікацыйнай пляцоўкай для абмеркавання найбольш актуальных праблем.

Трэба сказаць, што кіраўнікі дзяржаў і урадаў краін Садружнасці надаюць значную ўвагу развіццю інфармацыйнай прасторы. Дадаткова назваць адзін з апошніх дакументаў, прынятых Саветам кіраўнікоў урадаў у верасні 2012 года: гэта Стратэгія

супрацоўніцтва дзяржаў — удзельніц СНД у пабудове і развіцці інфармацыйнага грамадства і план дзеянняў па яе рэалізацыі на перыяд да 2015 года, які адлюстроўвае агульнае бачанне шляхоў пабудовы інфармацыйнага грамадства па прасторы Садружнасці.

У ліку прапаноў, якія досы

УКРАЇНСКАЕ СТАРШЫНСТВА Ў СНД МАЕ НА ЎВАЗЕ ПЕРАЕМНАСЦЬ



Эстафету старшынства ў СНД у Рэспубліцы Беларусь прымае Украіна. Па словах Пастаяннага паўнамоцнага прадстаўніка Украіны пры каардынацыйных інстытутах Садружнасці Незалежных Дзяржаў Івана Бунечкі гэта азначае, што як мінімум адно пасяджэнне кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці пройдзе ва Украіне. Як, дарэчы, і пасяджэнні кіраўнікоў урадаў і МЗС.

— Акрамя таго, — тлумачыць Іван Рыгоравіч, — украінскі бок уносіць прапановы, каб у 2014 годзе не менш за дзесяць гадовых нарад СНД было праведзена на тэрыторыі дзяржавы-старшын.

У год старшынства стала традыцыйным праводзіць у сябе Форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краін Садружнасці — зусім нядаўна такое мерапрыемства прайшло тут, у Мінску, а ў наступным годзе да сустрэчы з лепшымі прадстаўнікамі СНД будзе рыхтавацца Кіеў.

Украіна штогод арганізуе «Яліцкія дзелавыя сустрэчы» — гэта такія эканамічны форум з шырокім паказам дасягненняў усіх удзельнікаў, запрашэннем гаасцей з краін усёй Садружнасці.

Кожны год у СНД традыцыйна мае сваю тэматыку. Наступны будзе абвешчаны Годом турызму. Таму Украіна мае намер правесці вялікую міжнародную выставу «Украіна: вандроўкі і турызм». А таксама навукова-практычную канферэнцыю па пытаннях развіцця турызму ў СНД ў Яльце.

Зразумела, што Украіна падчас свайго старшынства будзе надаваць належную ўвагу развіццю гуманітарнага супрацоўніцтва паміж краінамі Садружнасці. Для нас гэта таксама вельмі важна.

Акрамя агульнага для ўсяго СНД Года турызму 2014-ты для нас — год знакавы. Ён пройдзе пад эгідай святкавання 200-годдзя з дня нараджэння Тараса Шаўчонкі. Гэта не толькі заснавальнік украінскай літаратуры,

мастак, адметная асоба. Жыццё гэтага яскравага таленавітага чалавека было трагічным і няпростым: так, ён быў пасланы ў Туркестан. А гэта тэрыторыя сучасных Туркменіі, Казахстана, Кыргызстана — таму ўся Сярэдняя Азія лічыць Шаўчонку і «сваім» пэтам. Таксама трэба памятаць, што большасць яго вершаў напісаны на рускай мове, таму ён частка і расійскай паэзіі, культуры.

І хоць асноўныя юбілейныя мерапрыемствы пройдучы ва Украіне, мы будзем прапаноўваць краінам СНД таксама ўдзельнічаць у іх альбо правесці частку ўрачыстасцяў пад эгідай Садружнасці нават за межамі Украіны.

Сваю задачу па старшынстве ў СНД Кіеў бачыць у пашырэнні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва краін-удзельніц, больш эфектыўным выкарыстанні інтэграцыйных магчымасцяў для эканамічнага росту.

Эканамічныя задачы сфармуляваны логікай жыцця: падпісаны дагавор аб Зоне свабоднага гандлю — трэба яго развіваць, падпісаць да яго шэраг дадаткаў, каб было як мага менш перашкод у выглядзе выключэнняў і г.д.

Мне здаецца, добра пераёмнасцю, працагам і развіццём беларускіх ініцыятыў у СНД будучы нашы планы правесці ў сябе навукова-практычную канферэнцыю па пытаннях аднаўляльных альтэрнатыўных крыніц энергіі. На такую канферэнцыю запрасім спецыялістаў Садружнасці, міжнародных экспертаў. Падчас свайго старшынства Украіна таксама мае намер не абсыці ўвагай харчовую бяспеку, развіццё аграрнага комплексу СНД, супрацоўніцтва ў гэтай галіне краін — удзельніц Садружнасці.

І традыцыйны абавязак падчас старшынства: Украіна будзе спрыяць актывізацыі кантактаў Садружнасці з усімі міжнароднымі арганізацыямі, уключаючы ААН, АБСЕ, МВФ, Савет Еўропы і г.д. Мэта — павышэнне міжнароднага аўтарытэту СНД і павышэнне яго ролі ў глабальных геапалітычных працэсах.

Ларыса РАКОЎСКАЯ.

«НАМ НЕ ХАПАЕ БЕЛАРУСКАГА «ГЛЯНЦУ»



Генадзь КУЗЬМІН, галоўны рэдактар газеты «Вечерний Бишкек», быў сярод прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі краін СНД, з якімі напярэдадні саміту Садружнасці сустрэўся Аляксандр Лукашэнка. «Вязэдзе» ўдалося ўзяць у госьця з Бішкека невялікае інтэрв'ю амаль адразу пасля размовы са старшынёй Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД.

— Генадзь Аляксандравіч, калі ласка, падзяліцеся ўражаннямі ад сустрэчы з кіраўніком нашай дзяржавы.

— Уражанне добрае, бо сустрэча адбылася ў атмасферы шчырасці, якую задаў сам Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка. Ён казаў пра тое, што думае, прама і на пытанні адказваў, па-мойму, без усялякай хітрасці. Напэўна, гэтакім жа чынам ён вырашае пытанні і ў Беларусі, і ў СНД.

— Пра што вы спыталі на сустрэчы?

— Спытаў аб прыняцці ў Мылтыны саюз Кыргызстана, бо ўслед пацягнуцца Таджыкістан, і ў рамках гэтага кангламерату патрэбна сумесная абарона знешняй мяжы. Калі Мылтыны саюз будзе складацца яшчэ з дзвюх рэспублік, то, натуральна, межы будучы загароджаны ад Афганістана і іншых краін, з якіх могуць ісці пагрозы.

У прычыне, разуменне таго, што трэба ўзяць гэтыя дзве рэспублікі пад крыло такіх вялікіх глыбоў, як Казахстан, Беларусь і Расія, ёсць. І на Савеце кіраўнікоў дзяржаў СНД гэтае пытанне будзе зноў паднята. Вялікае значэнне мае тое, як Алмазбек Атамбаев будзе сябе пазіцыянаваць. Ён рашуча настроены на тое, каб ужо з

2015 года Мылтыны саюз будзе рэальнасцю і для Кыргызстана.

— Навошта гэта трэба Кыргызстану?

— Каб падняць эканоміку на больш высокі ўзровень, бо за гэтыя 20 гадоў вельмі шмат было стратана. І калі Беларусь нічога не страціла, як пацвердзіў на сустрэчы з прадстаўнікамі СМІ краін Садружнасці сам Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, то мы страцілі шмат. І па ўказцы экспертаў з-за мяжы, і па сваёй бяспаднасці, бо думалі, што будзе добра і так. Але «і так» нічога не атрымліваецца, мы ўжо 3 мільярды долараў знешняга доўгу маем. Для нас гэта сума вялізная, калі ўлічыць, што каля мільярда высяляюць гастарбайтары, якія працуюць за мяжой і на працягу года пералічваюць грошы ў Кыргызстан. Таму ідзе размова пра тое, каб падтрымаць эканоміку на годным узроўні і мець вялікі рынак збыту тавараў.

Ёсць яшчэ няпростыя пытанні рээкспарту кітайскіх тавараў. Па ім кіраўніцтва краін мусяць дамовіцца пра лагістычныя цэнтры на базе нашых двух або трох вялікіх рынкаў, якія і з'яўляюцца пераважнай базой. Калі Казахстан увайшоў у Мылтыны са-

званую «дарожную карту», г. зн. увесці ў дзеянне механізм уваходжання Кыргызстана ў Мылтыны саюз, потым ратыфікаваць усе неабходныя дакументы, і з 1 студзеня 2015 года наша рэспубліка будзе паўнаўраўнаважана (а не як цяпер — назіральнікам) членам Мылтынага саюза. Далей, безумоўна, пойдзе Таджыкістан.

— Як грамадства ў Кыргызстане ставіцца да далучэння рэспублікі да Мылтынага саюза?

— Статыстычныя звесткі паказваюць, што 75 працэнтаў насельніцтва — за Мылтыны саюз.

— Гэта дае пра сабе занаць памяць пра савецкія часы альбо моладзь таксама імкнецца да еўразійскай інтэграцыі?

— За 20 апошніх гадоў людзі добра адчулі, што суверэнітэт сам па сабе не накарміць і не напоіць. Гэта не столькі даніна савецкім часам (бо ўжо маецца цэлае пакаленне, якое пасталела пасля распаду Савецкага Саюза), гэта пытанне выжывання ў складаных абставінах.

Ёсць яшчэ адзін момант. Па некаторых ацэнках каля 1 мільёна кіргызаў працуе ў Расіі. Калі Кыргызстан не далучыцца да Мылтынага саюза і яе грамадзяне не будуць мець прэфэрэнцый пры перасячэнні межой, калі і статус на тэрыторыі Мылтынага саюза зменіцца ў горшы бок, то ім і іх сем'ям проста не будзе на што жыць. Таму тут толькі практычны інтарэс.

Безумоўна, інтэграцыйныя працэсы ідуць не проста. Складаецца

ўражанне, што пакуль няма поўнага разумення таго, як гэта зрабіць. Магчыма, для такога змянення спатрэбіцца яшчэ час. Але гэтая задача неймаверна важная, а яе выкананне — гістарычная місія дзейных прэзідэнтаў шэрагу постсавецкіх краін.

Мне падабаецца жыць у Кыргызстане, клімат яго, і ўвогуле ўсё. Не такія ўжо мы і жабракі, як пра нас часам кажуць. У нас, дарэчы, самыя танныя ў СНД аўтамабілі, шмат садавіны, якую няма куды падзець, пенсіі роўныя прыкладна 250 доларам і сярэдняя заробкі — 350 доларам. Гэта значыць, што пэўны ўзровень ужо ёсць. Усё астатняе трэба развіваць. Беларусы — малыя дзеці: эканоміку паставілі на ногі. Кыргызстану трэба пацягнуцца за больш моцнымі краінамі. І вам будзе лепш — у Бішкек будучы прыходзіць беларускія еўргуты.

— Да таго ж мы зможам адпачыць на Ісык-Кулі!

— Ведаецца, сёлетня ў Ісык-Куль ідуць пакупальні ў Чорным моры, і пасля Ісык-Куля мора мяне не ўразіла. У Ісык-Куль сапраўды лячэбная вада. І надзвычай чыстая, другая ў свеце пасля Байкала...

Нам не хапае беларускага «глянцу». Радуйцеся і ганарыцеся, што ў вас такая краіна. Вельмі здорава мець магчымасць прыехаць сюды і адчуць атмасферу добразычлівасці.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Аўтамабільнага волата паважваюць усюды

«Кіравальнасць машыны лёгка, тармазы вельмі надзейныя, у кабіне камфортна. Да габарытаў прывычаліся хутка і адчуваем сябе, як у легкавой машыне. Пасля малагрузных БелАЗаў 130-тоннік здаваўся мне па-свойму непераяўдзеным, але 220-тонны гігант — вышэй за ўсякую пахвалу!» — такімі ўражаннямі дзяліўся адзін з кіроўцаў беларускіх аўтагігантаў. Цікава, што б ён сказаў пасля таго, як праехаў па новым 450-тонным БелАЗе? Упэўнены, уражанняў было б яшчэ больш. Бо нашы самазвалы карыстаюцца вялікім попытам ва ўсім свеце, у любых кліматычных умовах і пры любых цяжкасцях працы.



эксплуатацыі пры тэмпературах паветра ад мінус 50 да плюс 50 градусаў. Максімальная хуткасць машыны — 64 км/г. Гэта сапраўдныя волаты сучаснага аўтамабілебудавання.

Факт
БелАЗ займае трэць светлага рынку кар'ерных самазвалаў і ўваходзіць у групу вядучых световых канцэрнаў па вытворчасці кар'ернай тэхнікі.

пынная праца над удасканаленнем якасці і канкурэнтаздольнасці прадукцыі, увага да спахажуоў, укараненне інавацый, мадэрнізацыя вытворчасці дзавалюць прадпрыемства карыстацца павагай і даверам з боку краін-сбывакоў.

прадпрыемства ва Узбекістане па здабычы карысных выкапняў адкрытым спосабам. У 2012 годзе ва Узбекістане была пастаўлена рэкордная колькасць самазвалаў — 92 кар'ерныя самазвалы БелАЗ — амаль у 3 разы больш, чым у 2011 годзе. 49 з гэтых машын было пастаўлена Наваіскаму горна-металургічнаму камбінату.

На прадпрыемствах Расіі сёння эксплуатаецца амаль 10000 адзінак тэхнікі маркі «БелАЗ». Для забеспячэння эфектыўнай працы самазвалаў там працуюць атэставаныя сэрвісныя цэнтры.

Сёння ў Рэспубліцы Казахстан працуе 845 адзінак тэхнікі БелАЗ. Гэта кар'ерныя самазвалы грузпадымальнасцю ад 30 да 220 тон і іншая кар'ерная і дарожна-будуўнічая тэхніка. Ёсць нават сумеснае прадпрыемства па вырабе кар'ерных самазвалаў «КазБелАЗ», якое было створана ў 2009 годзе. Вытворчасць размешчана ў найбуйнейшым у Казахстане індустрыяльна-прамысловым цэнтры — горадзе Карабіндэ. У 2012 годзе ў Казахстан рэалізавана прадукцыя на суму 26,6 млн долараў ЗША. Усяго ў 2013 годзе запланавана пастаўка 66 адзінак тэхнікі на суму не менш за 37,5 млн долараў.

Больш за дзве тысячы адзінак кар'ерных самазвалаў і спецыяльнай тэхнікі вытворчасці ААТ «БелАЗ» эксплуатаецца на 180 прадпрыемствах Украіны. У асноўным гэта кар'ерныя самазвалы грузпадымальнасцю 30-130 тон.

Уладзіслаў СОУПЕЛЬ.

Цяжкі рэкорд

Гэта можна разумець у любым сэнсе — ён цяжкі з пункту гледжання і масы, і тэхналогіі. Да свайго 65-годдзя сёлетня Беларускі аўтамабільны завод выпусціў першы ў свеце кар'ерны самазвал грузпадымальнасцю 450 тон. Завод рыхтуе ўсе патрэбныя дакументы для таго,



каб новая машына патрапіла ў Кнігу рэкордаў Гінэса. Дагэтуль самая вялікая грузпадымальнасць самазвалаў БелАЗ складала 360 тон. Кар'ерны самазвал БелАЗ-75710 будзе эксплуатавацца ў Кузбасе. Да канца года ў гэты рэгіён плануецца паставіць яшчэ тры такія машыны. Яны прызначаны для перавозкі горнай масы ў складаных горна-тэхнічных умовах глыбокіх кар'ераў, на адкрытых распрацоўках радыёізацыйна-карысных выкапняў у розных кліматычных умовах

СНД — адзін з асноўных рынкаў

Аднак завод супрацоўнічае не толькі з Расіяй (амаль 70% вырабленай прадукцыі пастаўляецца для рынку Расійскай Федэрацыі). Наша тэхніка актыўна выкарыстоўваецца на горназдабыўных прадпрыемствах краін СНД. Усяго туды пастаўляецца больш за 14% выпускаемай заводам прадукцыі. Так, за 2012 год у краіны СНД было адружана 239 адзінак тэхнікі БелАЗ. Напрыклад, асноўныя

спажыўцы ў Расійскай Федэрацыі — ААТ «Кузбасразрэзвугаль», Сібірскае дзельнае саюз, «Мечал», Сібірская вугальная энергетычная кампанія, «Поўначсталь», «Рускі вугаль» і іншыя. У Казахстане БелАЗ ведаюць кампаніі: «Казхымс», ENRC, ТНК «Казхром», АТ «Казычнк», ТАА «Волат-Камір» і іншыя. Найбольш буйнымі прадпрыемствамі, якія эксплуатаюць тэхніку БелАЗ ва Украіне, з'яўляюцца жалезарудныя горназдабыўна-карысныя камбінаты Інгулскі ГУК, Паўночны ГУК, Цэнтральны ГУК, Паўднёвы ГУК і іншыя. Беспера-

на на перыяд да 2020 года на базе міжнародных мармытна-прававых актаў. Пад фарміраваннем агульнага рынку працягваюць і механізмы рэалізацыі палітыкі ў сферы сацыяльна-працоўных адносін, а таксама стварэнне нарматыўна-прававой базы агульнага рынку працы і рэгуляванне міграцыі працоўнай сілы.

Праект дакумента распрацаваны ў мэтах рэалізацыі Стратэгіі эканамічнага развіцця

ЭКСПЕРТЫ СНД РАЗГЛЕДЗЯЦЬ ПЫТАННІ СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў СФЕРЫ ПРАЦОЎНАЙ МІГРАЦЫІ

29—30 кастрычніка ў Выканаўчым камітэце СНД у Мінску пройдзе пасяджэнне экспертнай групы па дапрацоўцы і ўзгадненні практыкаў Канцэпцыі пазатпазнага фарміравання агульнага рынку працы і рэгулявання міграцыі працоўнай сілы дзяржаў — удзельніц СНД і Прыарытэтных мерапрыемстваў па фарміраванні агульнага рынку працы і рэгулявання міграцыі працоўнай сілы на 2013-2015 гады.

Канцэпцыя ўяўляе сабой сістэму плагаў на мэты, прыныцы, задачы і тэлы фарміравання агульнага рынку працы, прыярытэты і механізмы рэалізацыі палітыкі ў сферы сацыяльна-працоўных адносін, а таксама стварэнне нарматыўна-прававой базы агульнага рынку працы і рэгуляванне міграцыі працоўнай сілы.

СНД на перыяд да 2020 года на базе міжнародных мармытна-прававых актаў. Пад фарміраваннем агульнага рынку працягваюць і механізмы рэалізацыі палітыкі ў сферы сацыяльна-працоўных адносін, а таксама стварэнне нарматыўна-прававой базы агульнага рынку працы і рэгуляванне міграцыі працоўнай сілы.

Агульны рынак працы прадугледжвае фарміраванне прававых, эканамічных і сацыяльных умоў і механізмаў, якія максімальна ўлічваюць інтарэсы работнікаў. Яго стварэнне стане найважнейшым фактарам эканамічнага развіцця дзяржаў СНД і на ўзаемавыгаднай аснове будзе спрыяць інтэграцыйным працэсам на прасторы Садружнасці.

У асноўным гэта кар'ерныя самазвалы грузпадымальнасцю 30-130 тон.



Фота Антона КІРІЦЬКА

Горад моладзі

ПАЛ'ЯВАННЕ НА НАВІНЫ

Дворнік, стыліст, блакітны Крышна і брутальны Аляксандра Саладуха... Карэспандэнт «Звязды» сачыў за тым, як моладзь Беларусі і Расіі спрабавала за адзін дзень адлюстраваць жыццё Мінска.



У штабе «Мінск-24» актыўна абмяркоўваюць прэзентацыю.

Ад Брэста да Валгаграда

У запоўненай штучным святлом гасцёўні сталецінага хостэла шумна, як на вакзале, і пахне нядаўнім снаданкам. Стоп у вялікім пакоі застаўлены рознакаляровымі ноўтбукамі, за люстравымі спінкамі якіх ляжаць пустыя пластыкавыя бутэлькі і тэрмабоксы ад ежы.

— Досвед нашага часопіса — цікавы ўрок для маладых беларускіх журналістаў, якія не могуць удзельнічаць у падобных праектах. — дадае Віктар Дзятліковіч, спецыяльны карэспандэнт «Русскога рэпортэра». — Мы зыходзім з той думкі, што журна-

маюць кватэры, — канкрэтызуе Раман Пратасевіч, беларус, які на грамадскіх пачатках стаў гідам для рускіх удзельнікаў па нашым горадзе. — дадае Віктар Дзятліковіч, спецыяльны карэспандэнт «Русскога рэпортэра». — Мы зыходзім з той думкі, што журна-

Спадар Уладзімір называе падобны аператыўны падыход да працы «татальнай журналістыкай»: «Мы робім ужо пяты праект. Спачатку студэнты пісалі нататкі, рэпартажы, але ўсё было даволі сумна. А пасля нарадзілася думка: калі на праект прыязджае вялікая колькасць людзей, мы валодаем рэсурсам, якога няма у сродках масавай інфармацыі. Ніхто не можа выпусціць на вуліцы горада адрозны амаль 200 журналістаў, як цяпер, каб асветляць жыццё горада. А слова «татальная» азначае, што мы ахопліваем літаральна ўсё. Не пэўную частку, а ўсе сферы жыцця чалавека».

Геаграфія «Медыяпалігона» сапраўды ўражае. Я праглядаю спісаньня ручкай анкеты ўдзельнікаў, перада мною пераносіцца назвы гарадоў: Смалевічы, Іжэўск, Масква, Уладзівастоў, Чалыбінск, Саратаў, Рыбінск, Дамадзедава, Віцебск, Тула, Брэст... І што цікава, расіяны і гэтым спісе больш. Беларусы складаюць толькі палову актыўных удзельнікаў.

— Хлопцы і дзяўчаты жывуць у хостэлах, зды-

папаве дня лік наогул пайшоў на сотні. Сярод загалюкаў навін трапляюцца і перлы кшталту загалюка «Галубы ядуць гліну, каб есці», аднак, па вялікім рахунку, цікавых паведамленняў таксама хапала. — На тое, каб адрэдагаваць адну навіну, размясціць на сайце,

11:00, ЗАГС ЛЕНІНСКАГА РАЁНА — У ЗАГСе ёсць магчымасць за 130 тысяч беларускіх рублёў змяніць прозвішча, — кажа начальнік гэтай установы Юлія Аляксандраўна Скірпічнікава. — Мянняюць пераважна немілагучыя прозвішчы: Казёл, Баран, Таракан. Ведаецца, на нас аднойчы падалі ў суд за агучванне прозвішча ў СМІ. Ідуць мяняць яшчэ па рэкамендацыі астралагаў, якія падобным чынам раяць людзям пазбегнуць няшчасця.

13:10, АЭРАДРОМ «БАРАВАЯ» Урадавы самалёт Як-40, які належаў кампаніі «Белавія», перавезлі на аэрадром, дзе ён стане экспанатам Музея авіяцыйнай тэхнікі. Раней на гэтым самалёце ляталі члены ўрада і прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь.

17:00, ЗАВУЛАК КАЗЛОВА, 4А. САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ «МУСОН» Топ-стыліст Аляксандр Кірынюк збіраецца на прэмію «Медыяперсона года» і дзеліцца сваім поглядам наконтак макіяжу: — Я крыўку людзей, якія выходзяць без макіяжу. Я стыліст і заўжды павінен быць на вышыні. Беларускія мужчыны бяцца нават проста нанесці ўвільгатняльнік крэм. Зараз я выдаткую каля 15 хвілін на тон, 30 хвілін на сам макіяж і 25 хвілін на прышчы. З касметыкі я буду выкарыстоўваць пудру, румяны, карэктар для твару, цёмныя цені і туш для вачэй.

22:40, КЛУБ NEXТ Аляксандр Саладуха нацягнуў італьянскія боты, новыя штаны і кашулю. — Я сёння вольны ў такім простым абліччы, брутальным. Вось італьянскія боты. У мяне іх шэсць пар. Новыя штаны, проста кашуля, проста гадзіннік... — кажа Аляксандр і дадае: — Жыццё выдатнае. Сёння ў клубе NEXТ Аляксандру Саладуху ўручаць прэмію «Прызнанне пакаленняў», прыдуманую спецыяльна для яго.

05:57, МІНСКІ МЕТРАПАЛІТЭН Па выніках праекта мы зразумелі, што ўсё магчыма, і вырашылі за 24 хвіліны, якія засталіся да завяршэння «Медыяпалігона», асвоіць новую прафесію — спевака ў метро. Атрымалася дрэнна, здолелі зарабіць усяго толькі 600 рублёў.

Крымінал

У лес хто па самагон, хто па дрывы

У лясным масіве на тэрыторыі Мядзельскага раёна дзяржінспектары аховы жыццёвага і расліннага свету разам з супрацоўнікамі міліцыі падчас рейду затрымалі двух мясцовых жыхароў, якія займаліся вытворчасцю самагона. У паршульнікаў канфіскавалі 400 літраў брагі, апарат дэманціравалі. А работнікі Мазырскай міжрайінспекцыі пры правярцы двух лесавісечак у Мазырскім доследным лясце выявілі факт нарыхтоўкі драўніны без дазвольных дакументаў. Пералічылі пні: «адсутнічала» 155 дрэў.

П'яны вадзіцель збіў насмерць чалавека... на тратуары

Жудаснае здарэнне адбылося на скрыжаванні вуліцы Ленінградскай і Партызанскага проспекта ў Брэсце. П'яны вадзіцель на «Аўды» спрабаваў перастроіцца ў іншы рад, імчаў на чырвонае святло, але не спрыяўшы з кіраваннем, выскочыў на тратуар. На бяду, там сталі дзяўчына і мужчына. Дзяўчына адскочыла ўбок, а 34-гадовы мужчына — не паспеў. Удар быў такой сілы, што з чалавека нават зляцелі красоўкі. Малады чалавек памёр на месцы. А кіроўца паехаў далей як нічога ніякага. Усё гэта бачыў вадзіцель іншай машыны. Ён паехаў за віноўнікам, перакрыў дарогу яго аўтамабілю і ўтрымліваў да прыбыцця міліцыі. У крыві лічана зафіксавана 2,3 прамале алкаголю.

Яна СВЕТАВА.

маюць кватэры, — канкрэтызуе Раман Пратасевіч, беларус, які на грамадскіх пачатках стаў гідам для рускіх удзельнікаў па нашым горадзе. — дадае Віктар Дзятліковіч, спецыяльны карэспандэнт «Русскога рэпортэра». — Мы зыходзім з той думкі, што журна-

Спадар Уладзімір называе падобны аператыўны падыход да працы «татальнай журналістыкай»: «Мы робім ужо пяты праект. Спачатку студэнты пісалі нататкі, рэпартажы, але ўсё было даволі сумна. А пасля нарадзілася думка: калі на праект прыязджае вялікая колькасць людзей, мы валодаем рэсурсам, якога няма у сродках масавай інфармацыі. Ніхто не можа выпусціць на вуліцы горада адрозны амаль 200 журналістаў, як цяпер, каб асветляць жыццё горада. А слова «татальная» азначае, што мы ахопліваем літаральна ўсё. Не пэўную частку, а ўсе сферы жыцця чалавека».

Геаграфія «Медыяпалігона» сапраўды ўражае. Я праглядаю спісаньня ручкай анкеты ўдзельнікаў, перада мною пераносіцца назвы гарадоў: Смалевічы, Іжэўск, Масква, Уладзівастоў, Чалыбінск, Саратаў, Рыбінск, Дамадзедава, Віцебск, Тула, Брэст... І што цікава, расіяны і гэтым спісе больш. Беларусы складаюць толькі палову актыўных удзельнікаў.

— Хлопцы і дзяўчаты жывуць у хостэлах, зды-

папаве дня лік наогул пайшоў на сотні. Сярод загалюкаў навін трапляюцца і перлы кшталту загалюка «Галубы ядуць гліну, каб есці», аднак, па вялікім рахунку, цікавых паведамленняў таксама хапала. — На тое, каб адрэдагаваць адну навіну, размясціць на сайце,

11:00, ЗАГС ЛЕНІНСКАГА РАЁНА — У ЗАГСе ёсць магчымасць за 130 тысяч беларускіх рублёў змяніць прозвішча, — кажа начальнік гэтай установы Юлія Аляксандраўна Скірпічнікава. — Мянняюць пераважна немілагучыя прозвішчы: Казёл, Баран, Таракан. Ведаецца, на нас аднойчы падалі ў суд за агучванне прозвішча ў СМІ. Ідуць мяняць яшчэ па рэкамендацыі астралагаў, якія падобным чынам раяць людзям пазбегнуць няшчасця.

13:10, АЭРАДРОМ «БАРАВАЯ» Урадавы самалёт Як-40, які належаў кампаніі «Белавія», перавезлі на аэрадром, дзе ён стане экспанатам Музея авіяцыйнай тэхнікі. Раней на гэтым самалёце ляталі члены ўрада і прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь.

17:00, ЗАВУЛАК КАЗЛОВА, 4А. САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ «МУСОН» Топ-стыліст Аляксандр Кірынюк збіраецца на прэмію «Медыяперсона года» і дзеліцца сваім поглядам наконтак макіяжу: — Я крыўку людзей, якія выходзяць без макіяжу. Я стыліст і заўжды павінен быць на вышыні. Беларускія мужчыны бяцца нават проста нанесці ўвільгатняльнік крэм. Зараз я выдаткую каля 15 хвілін на тон, 30 хвілін на сам макіяж і 25 хвілін на прышчы. З касметыкі я буду выкарыстоўваць пудру, румяны, карэктар для твару, цёмныя цені і туш для вачэй.

22:40, КЛУБ NEXТ Аляксандр Саладуха нацягнуў італьянскія боты, новыя штаны і кашулю. — Я сёння вольны ў такім простым абліччы, брутальным. Вось італьянскія боты. У мяне іх шэсць пар. Новыя штаны, проста кашуля, проста гадзіннік... — кажа Аляксандр і дадае: — Жыццё выдатнае. Сёння ў клубе NEXТ Аляксандру Саладуху ўручаць прэмію «Прызнанне пакаленняў», прыдуманую спецыяльна для яго.

05:57, МІНСКІ МЕТРАПАЛІТЭН Па выніках праекта мы зразумелі, што ўсё магчыма, і вырашылі за 24 хвіліны, якія засталіся да завяршэння «Медыяпалігона», асвоіць новую прафесію — спевака ў метро. Атрымалася дрэнна, здолелі зарабіць усяго толькі 600 рублёў.

Крымінал

У лес хто па самагон, хто па дрывы

У лясным масіве на тэрыторыі Мядзельскага раёна дзяржінспектары аховы жыццёвага і расліннага свету разам з супрацоўнікамі міліцыі падчас рейду затрымалі двух мясцовых жыхароў, якія займаліся вытворчасцю самагона. У паршульнікаў канфіскавалі 400 літраў брагі, апарат дэманціравалі. А работнікі Мазырскай міжрайінспекцыі пры правярцы двух лесавісечак у Мазырскім доследным лясце выявілі факт нарыхтоўкі драўніны без дазвольных дакументаў. Пералічылі пні: «адсутнічала» 155 дрэў.

П'яны вадзіцель збіў насмерць чалавека... на тратуары

Жудаснае здарэнне адбылося на скрыжаванні вуліцы Ленінградскай і Партызанскага проспекта ў Брэсце. П'яны вадзіцель на «Аўды» спрабаваў перастроіцца ў іншы рад, імчаў на чырвонае святло, але не спрыяўшы з кіраваннем, выскочыў на тратуар. На бяду, там сталі дзяўчына і мужчына. Дзяўчына адскочыла ўбок, а 34-гадовы мужчына — не паспеў. Удар быў такой сілы, што з чалавека нават зляцелі красоўкі. Малады чалавек памёр на месцы. А кіроўца паехаў далей як нічога ніякага. Усё гэта бачыў вадзіцель іншай машыны. Ён паехаў за віноўнікам, перакрыў дарогу яго аўтамабілю і ўтрымліваў да прыбыцця міліцыі. У крыві лічана зафіксавана 2,3 прамале алкаголю.

Яна СВЕТАВА.

мне неабходна ад 2 да 10 хвілін. Усё залежыць ад якасці напісанага паведамлення, — гледзячы ў манітор, прызнаецца ўфімец Азат Саратаў. — А табе не падаецца, што падобная аператыўная праца па спецыфіцы нагадвае работу інфармацыйнага агенцтва? — Наадварот. У нашых паведамленнях прысутнічае больш падрабязнасцяў, дэталю, якія адсутнічаюць у звычайнай навіне ад інфармацыйнага агенцтва.

Ганна Шарснёва, магістрант з Екацярынбурга, адзін з ветэранаў «Медыяпалігона», удзельнічала ва ўсіх праектах. — Раніцай я сустрэла японскіх турыстаў. Экскурсавод мне сказаў, што іх уражае чысціня, прастора беларускай сталіцы. Каб ім было больш свабодна, яны ўлягоўчы замовілі пяцідзесяцімесны аўтобус! — усміхаецца Ганна. — А мяне ў цэнтры вашага горада напружае вялікая колькасць

Месца працы кожнага журналіста, фатографавызначыла лёсаванне.

птушак. Яшчэ склалася адчуванне, што жыхары не вельмі добра ведаюць свой горад. На пытанне пра знаходжанне пэўнай вуліцы казалі, што гэта дзесьці там, аднак больш удакладніць не маглі. Што тычыцца працы на мінскім праекце, я не скажу, што яна адрэзана ад работы ў іншых гарадах. Усе рэспандэнты размаўлялі са мной. Проста некаторыя людзі на мяе пытанні адказвалі па-беларуску.

...Увечары праца ў штабе таксама кіпіць, навіны прыходзяць стрыманым ланцужком, але арганізатары ўжо могуць падвесці першыя вынікі, падзяліцца пэўнымі думкамі. — Па першых паведамленнях склалася ўражанне, што мінскія дворнікі рана выходзяць працаваць, ёсць у Мінску шмат і тых, хто любіць пахмыліцца. Таксама падалося, што беларусы менш скардзяцца на камунальныя службы, але ў Мінску востра стаіць праблема аўтастанянак, — збіваючы попель з цыгарэты, разважае Уладзімір Шпак. — Здзівіла закрытасць буйных прадпрыемстваў. Мы нават не трапілі да тых, з кім папярэдне здолелі дамовіцца.

Апошнія тэксты з'явіліся на сайце, які і чакалася, у 6 гадзін раніцы, калі добрая частка горада яшчэ адпачывала. «Праект «Мінск-24» рабіўся маладымі журналістамі. І ў іх расла ўжо ў тыя часы, калі ніякага Саветаўскага Саюза не было. У іх шмат поглядаў на стасункі Беларусі з Расіяй. Яны (мы) выраслі ўжо ў розных краінах. Ці так гэта? Мы робім новую журналістыку. І мы стварэем новыя стасункі паміж краінамі — без газу і палітычнага шантажу», — у фінальным паведамленні адзначыў удзельнік «Мінск-24». Янаціям максімізмам такі пасаж, сапраўды, крыху аддае, аднак амбіцыйнага моладзь за дзень зрабіла тое, чаго ніхто не здолеў зрабіць дагэтуль — закласнаваць хроніку жыцця нашай сталіцы за адзін будны дзень.

Тарас ШЧЫРЫ.

Удзельнікі праекта наведалі навукавыя ўстановы, крэмы, прадпрыемствы, кавярні, спартыўныя і культурныя цэнтры. На фота — карэспандэнт сродку дэталю са сацыяльна-педагагічным цэнтрам з прытулкам Заводскага раёна г. Мінска.



Фатографы Надзея БУЖАН.

ра праекта. З ім мы пазнаёміліся яшчэ ў штабе, а цяпер разам з фотакарэспандэнтам ездзім на заданне: неабходна коротка паведаміць, што за прабка ўтварылася на станцыі каля пасольства Грузіі. Па дарозе Антон прызнаецца: людзі на кантакт ідуць больш ахвотна, чым у Піцеры.

Тарас ШЧЫРЫ.

Table with 6 columns: No. n/p, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Title: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.

Table with 6 columns: No. n/p, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Title: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года.

Председатель Правления Глебович Александр. Отчет ОАО «Белинвестбанк» размещен на официальном сайте банка: http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quarterly_report_belinvestbank/

Ганна Шарснёва, магістрант з Екацярынбурга, адзін з ветэранаў «Медыяпалігона», удзельнічала ва ўсіх праектах. — Раніцай я сустрэла японскіх турыстаў. Экскурсавод мне сказаў, што іх уражае чысціня, прастора беларускай сталіцы. Каб ім было больш свабодна, яны ўлягоўчы замовілі пяцідзесяцімесны аўтобус! — усміхаецца Ганна. — А мяне ў цэнтры вашага горада напружае вялікая колькасць

Месца працы кожнага журналіста, фатографавызначыла лёсаванне.

птушак. Яшчэ склалася адчуванне, што жыхары не вельмі добра ведаюць свой горад. На пытанне пра знаходжанне пэўнай вуліцы казалі, што гэта дзесьці там, аднак больш удакладніць не маглі. Што тычыцца працы на мінскім праекце, я не скажу, што яна адрэзана ад работы ў іншых гарадах. Усе рэспандэнты размаўлялі са мной. Проста некаторыя людзі на мяе пытанні адказвалі па-беларуску.

...Увечары праца ў штабе таксама кіпіць, навіны прыходзяць стрыманым ланцужком, але арганізатары ўжо могуць падвесці першыя вынікі, падзяліцца пэўнымі думкамі. — Па першых паведамленнях склалася ўражанне, што мінскія дворнікі рана выходзяць працаваць, ёсць у Мінску шмат і тых, хто любіць пахмыліцца. Таксама падалося, што беларусы менш скардзяцца на камунальныя службы, але ў Мінску востра стаіць праблема аўтастанянак, — збіваючы попель з цыгарэты, разважае Уладзімір Шпак. — Здзівіла закрытасць буйных прадпрыемстваў. Мы нават не трапілі да тых, з кім папярэдне здолелі дамовіцца.

Апошнія тэксты з'явіліся на сайце, які і чакалася, у 6 гадзін раніцы, калі добрая частка горада яшчэ адпачывала. «Праект «Мінск-24» рабіўся маладымі журналістамі. І ў іх расла ўжо ў тыя часы, калі ніякага Саветаўскага Саюза не было. У іх шмат поглядаў на стасункі Беларусі з Расіяй. Яны (мы) выраслі ўжо ў розных краінах. Ці так гэта? Мы робім новую журналістыку. І мы стварэем новыя стасункі паміж краінамі — без газу і палітычнага шантажу», — у фінальным паведамленні адзначыў удзельнік «Мінск-24». Янаціям максімізмам такі пасаж, сапраўды, крыху аддае, аднак амбіцыйнага моладзь за дзень зрабіла тое, чаго ніхто не здолеў зрабіць дагэтуль — закласнаваць хроніку жыцця нашай сталіцы за адзін будны дзень.

Тарас ШЧЫРЫ.

Удзельнікі праекта наведалі навукавыя ўстановы, крэмы, прадпрыемствы, кавярні, спартыўныя і культурныя цэнтры. На фота — карэспандэнт сродку дэталю са сацыяльна-педагагічным цэнтрам з прытулкам Заводскага раёна г. Мінска.



Фатографы Надзея БУЖАН.

ра праекта. З ім мы пазнаёміліся яшчэ ў штабе, а цяпер разам з фотакарэспандэнтам ездзім на заданне: неабходна коротка паведаміць, што за прабка ўтварылася на станцыі каля пасольства Грузіі. Па дарозе Антон прызнаецца: людзі на кантакт ідуць больш ахвотна, чым у Піцеры.

Тарас ШЧЫРЫ.

Table with 6 columns: No. n/p, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Title: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.

Table with 6 columns: No. n/p, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Title: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года.

Председатель Правления Глебович Александр. Отчет ОАО «Белинвестбанк» размещен на официальном сайте банка: http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quarterly_report_belinvestbank/

Ганна Шарснёва, магістрант з Екацярынбурга, адзін з ветэранаў «Медыяпалігона», удзельнічала ва ўсіх праектах. — Раніцай я сустрэла японскіх турыстаў. Экскурсавод мне сказаў, што іх уражае чысціня, прастора беларускай сталіцы. Каб ім было больш свабодна, яны ўлягоўчы замовілі пяцідзесяцімесны аўтобус! — усміхаецца Ганна. — А мяне ў цэнтры вашага горада напружае вялікая колькасць

Месца працы кожнага журналіста, фатографавызначыла лёсаванне.

птушак. Яшчэ склалася адчуванне, што жыхары не вельмі добра ведаюць свой горад. На пытанне пра знаходжанне пэўнай вуліцы казалі, што гэта дзесьці там, аднак больш удакладніць не маглі. Што тычыцца працы на мінскім праекце, я не скажу, што яна адрэзана ад работы ў іншых гарадах. Усе рэспандэнты размаўлялі са мной. Проста некаторыя людзі на мяе пытанні адказвалі па-беларуску.

...Увечары праца ў штабе таксама кіпіць, навіны прыходзяць стрыманым ланцужком, але арганізатары ўжо могуць падвесці першыя вынікі, падзяліцца пэўнымі думкамі. — Па першых паведамленнях склалася ўражанне, што мінскія дворнікі рана выходзяць працаваць, ёсць у Мінску шмат і тых, хто любіць пахмыліцца. Таксама падалося, што беларусы менш скардзяцца на камунальныя службы, але ў Мінску востра стаіць праблема аўтастанянак, — збіваючы попель з цыгарэты, разважае Уладзімір Шпак. — Здзівіла закрытасць буйных прадпрыемстваў. Мы нават не трапілі да тых, з кім папярэдне здолелі дамовіцца.

Апошнія тэксты з'явіліся на сайце, які і чакалася, у 6 гадзін раніцы, калі добрая частка горада яшчэ адпачывала. «Праект «Мінск-24» рабіўся маладымі журналістамі. І ў іх расла ўжо ў тыя часы, калі ніякага Саветаўскага Саюза не было. У іх шмат поглядаў на стасункі Беларусі з Расіяй. Яны (мы) выраслі ўжо ў розных краінах. Ці так гэта? Мы робім новую журналістыку. І мы стварэем новыя стасункі паміж краінамі — без газу і палітычнага шантажу», — у фінальным паведамленні адзначыў удзельнік «Мінск-24». Янаціям максімізмам такі пасаж, сапраўды, крыху аддае, аднак амбіцыйнага моладзь за дзень зрабіла тое, чаго ніхто не здолеў зрабіць дагэтуль — закласнаваць хроніку жыцця нашай сталіцы за адзін будны дзень.

Тарас ШЧЫРЫ.

Удзельнікі праекта наведалі навукавыя ўстановы, крэмы, прадпрыемствы, кавярні, спартыўныя і культурныя цэнтры. На фота — карэспандэнт сродку дэталю са сацыяльна-педагагічным цэнтрам з прытулкам Заводскага раёна г. Мінска.



Фатографы Надзея БУЖАН.

ра праекта. З ім мы пазнаёміліся яшчэ ў штабе, а цяпер разам з фотакарэспандэнтам ездзім на заданне: неабходна коротка паведаміць, што за прабка ўтварылася на станцыі каля пасольства Грузіі. Па дарозе Антон прызнаецца: людзі на кантакт ідуць больш ахвотна, чым у Піцеры.

Тарас ШЧЫРЫ.

Table with 6 columns: No. n/p, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Title: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.

Table with 6 columns: No. n/p, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Title: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года.

Председатель Правления Глебович Александр. Отчет ОАО «Белинвестбанк» размещен на официальном сайте банка: http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quarterly_report_belinvestbank/

Факт

«СЭКАНОМЛЕНАЕ» ЗДАРОЎЕ

Па звестках сталічнай санэпідслужбы, па стане на пачатак гэтага тыдня ў сталіцы прычэпкамі ад грыпу былі ахоплены ўжо 353 тысячы мінчан.

Летась ад грыпу былі прышчэплены 665 тысяч жыхароў Мінска (або 35,3% насельніцтва), у тым ліку больш як 505 тысяч працуючых мінчан. На шэрагу сталічных прадпрыемстваў быў забяспечаны высокі ўзровень імуназацыі работнікаў.

Так, на Мінскім аўтамабільным заводзе, Мінскім заводзе колавых цягачоў, Мінскім падышпніковым заводзе, РУП «Белмедрэпараты», Мінскім мясакамбінаце, ААТ «Камволь», СААТ «Камунарка», ААТ

«Крыніца», ААТ «Керамін», ЗАТ «Атлант» імуназацыйны супраць грыпу было ахоплена 40 і больш працэнтаў калектыву. Даследаванні эфектыўнасці імуназацыі, праведзеныя на мінскіх прадпрыемствах, паказалі прамую залежнасць паказчыкаў захваральнасці ад колькасці прышчэпленых.

Так, зніжэнне ў 2012 годзе колькасці прайшоўшых вакцынацыю супраць грыпу на Мінскім гадзінніковым заводзе з 21% да 8% прывяло да росту на прадпрыемстве захваральнасці з часовай страты непрацаздольнасці на 22,5%. У той жа час у выніку паліва велічыня колькасці прышчэ

■ Крокка на планеце:
N 45° 48.403' E 27° 06.968'

Сто першая восень у Пількаўшчыне

На сядзібе Максіма Танка пануе незвычайная цішыня. Паэту куток каля Пількаўшчыны апусцеў. Мо ўпершыню за сто гадоў тут не пацуюць жывых галасоў. Не рыльця ў сенах дзверы, вядзерца аб студню не бразгае, не адгукваецца брэхам сабака. Толкі ружовы штрыфель і пераспялыя антонаўкі глуха падаюць у няскошаную траву. Сёлета ў Пількаўшчыне выдаўся надзіва ўраджайны на яблык год. Упершыню я адчуў восень на пількаўскім хутары з асаблівай гаркотай. Не верылася, што ніхто не зірне ў акенца і не выйдзе на ганак, не адчыніць брамку. Не збярэў ў кошык шчодры яблычны ўраджай. Аканіцы забітыя дошкамі, на ўваходных дзвярах — замок.



Сядзіба, якая дала свету народнага паэта Беларусі, абязлюдзела і стала падобнай на сотні хутароў, якія напатак ліс дажываць век без гаспадароў. Чаму гэтак здарылася і як складзецца далейшы лёс былога ляснога хутара? Ці з'явіцца тут калі-небудзь музей? Шчымыліва думкі не далі спакою.

Прыгадалася адна з апошніх сустрэч з колішнім гаспадаром — малодшым братам паэта Фёдарам Іванавічам Скурко, дзякуючы якому збераглася старая хата-кальска. Ён дазваляў зазірнуць у гэтую хатку, быў адзіным экскурсаводам. Было ў радасць завітаць сюды і распытаць пра колішняе хутарское жыццё. Сваімі ўспамінамі-згадкамі Фёдар Іванавіч дапамагаў узбагаціць уяўленне пра дзіцячы і юначы гады брата-паэта. Два гады няма ўжо на гэтым свеце Фёдара Іванавіча, ён пахаваны побач з братам на могілках у суседняй вёсцы.

У Сваткаўскім сельсавеце мне распавялі, што паэту куток з'яўляецца ўласнасцю нашчадкаў Фёдара Скурко. Апошнім часам сядзібу даглядала Марыя Янаўна, яго жонка. Але напрыканцы лета 81-гадоваму жанчыну забраў да сябе ў Віцебск сын. Адшукалі яго тэлефон. Увечары я пачуў голас Танкавага пляменніка Івана: «Сядзібу прадаваць не збіраемся. Пакуль яна будзе нашым лецішчам, а пазней, з надыходам пенсійнага ўзросту, планую перабрацца ў Пількаўшчыну на сталае жыццё. Лічу, што будынак хаты, у якой нарадзіўся Максім Танк, павінен заставацца тут, не варта перавозіць яго ў іншае месца. Пакуль у суседніх вёсках добра і з удзячнасцю памятаюць майго дзядзьку-паэта і кожнае лета сюды наведваюцца дзясяткі неаб'яковых да беларушчыны людзей, сядзіба павінна захоўвацца ў сваім першасным выглядзе, якой была пры жыцці паэта. Адзінае пытанне, якое не дае спакою — захаванасць сядзібы ў асенне-зімовы час. Але людзі з Пількаўшчыны згадзіліся прыглядваць за хатамі».

Іван Скурко нарадзіўся тут, хадзіў у школу. Яму сорак гадоў. Прыгадвае, што з маленства памятае нячастыя прыезды на радзіму свайго славутага дзядзькі, размовы з ім, размовы паэта з жыхарамі вёскі. З Танкам тут неаднойчы бывалі Міхась Лынькоў, Пімен Панчанка, Аркадзь Куляшоў. А колькі вядомых людзей перабывала, калі ўжо не стала паэта! Восць і летася, у стагадовы юбілей, ахвотнікі убачыць радзіму Танка было таксама нямала.

Узгадкі і ўспаміны, афарбаваныя асабістымі эмоцыямі і ўражанымі — лепшы сродак цікава распавесці пра жыццё паэта, які пры сваёй «зоркавасці» заставаўся тым не менш чалавекам адкрытым, зямным. Ці не таму Іван Скурко не сумняваецца, што да яго аповедаў таксама будучы прыслухоўвацца — усе, каго сцежка яшчэ не раз прывядзе не толькі да пазтавай, але і яго хаты таксама.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
Мядзельскі раён



■ Памяці калегі

ГАНАРЫЎСЯ ПРАЦАЙ У «ЧЫРВОНЦЫ»

Заўтра ў Віцебску, у абласным інстытуце развіцця адукацыі, пройдзе вечарына памяці былога ўласнага карэспандэнта «Чырвонай змены» Уладзіміра Якаўлевіча Хазанскага, якому 25 кастрычніка споўнілася 60 гадоў. У «Чырвонцы» ён адпрацаваў больш за сорак гадоў.

— Уладзімір Якаўлевіч нарадзіўся 25 кастрычніка 1923 года ў Гарадку. Яго бацька быў будаўніком. У ліпені 1941-га сям'я эвакуавалася ў Алапаўскі раён Сявродлюскай вобласці. Уладзімір паступіў вучыцца на факультэт журналістыкі Уральскага дзяржаўнага ўніверсітэта, але пасля смерці бацькі ў сувязі з цяжкамі матэрыяльнымі ўмовамі быў вымушаны пакнуць вучобу. Працаваў мантажнікам, грузчыкам на заводзе... У верасні 1942-га зноў пачаў вучыцца і атрымаўшы дыплом, па накіраванні ЦК ВКП(б) вярнуўся ў родную Беларусь, — расказвае Віктар ГРУЗНЕВІЧ, ініцыятар і арганізатар вечарыны памяці, член праўлення рэспубліканскага аб'яднання «Беларускае таварыства «Веды», даследчык архіўных матэрыялаў.

У штат «Чырвонкі» журналіст Хазанскі быў залічаны ў 1949-м, адпрацаваў уласным карэспандэнтам па Віцебскай вобласці больш за сорак гадоў! Сціплы, высокаінтэлігентны чалавек меў бездаровную рэпутацыю ў моладзевым і творчым асяродку Віцебшчыны. Сотні яго артыкулаў і нарысаў знаходзілі жывы водгук у чытачоў... Роўна пяцьдзесят гадоў таму ў маскоўскім Палітвыдаце выйшла адна з кніг Хазанскага «Ася» — пра мужную барацьбу полацкіх падпольшчыкаў з фашысцкімі захопнікамі. У 1972 годзе Уладзімір Якаўлевіч стаў лаўрэатам прэміі Ленінскага камсамола Беларусі — за шматгадовае працу ў камсамольскім друку.

■ Інфарм-укол

ЯК ВОСЕННЮ ўМАЦАВАЦЬ ІМУНІТЭТ?

Той, хто часта хварэе, аднойчы кажа сабе: «Трэба неяк паднімаць імунітэт!». І пачынае рабіць гэта, як умее: спажываючы і вітаміны, і імунастымулятары. Без разбору, абы «падняць вышэй». Робіцца гэта без разумення механізмаў імунітэту і таго, наколькі згубным можа быць бескантрольны прыём прэпаратаў, якія ўплываюць на наш імунітэт.

Работа імуннай сістэмы пабудавана на балансе двух сур'ёзных і важных працэсаў. Першы актывізуе запаленне, каб вынішчыць у арганізме «шкодніка», другі — прыпыняе гэта запаленне, калі «праціўнік» выдалены і галоўным становіцца прывядзенне клетак у такі выгляд, у якім яны былі да атакі мікроба. Пакуль уся сістэма працуе добра, мы, калі і захварэлі, то рана ці позна ідзем на папраўку. Але калі ў гэтую зладжаную сістэму, у гэты ідэальны баланс нямела ўмяшання, наступствы будуць разбуральнымі. Мы можам атрымаць:

- вострыя алергічныя рэакцыі на самыя розныя фактары (імунная сістэма бунтуе супраць фактараў, раней бліспечных і блісходных);
- аўтаімунныя захворванні (арганізм «памыляецца»: успрымае клеткі сваіх уласных органаў як чужыя і пачынае іх атакаваць, з-за чаго могуць развіцца невылечныя хваробы суставы, сэрца, іншых органаў і тканак);
- імунадэфіцыт (калі арганізм не ў стане змагацца з клеткамі-агрэсарамі і чалавек можа загінуць нават ад простага віруснага інфекцыі);
- злаякасныя новаўтварэнні.

«Часта хварэць вы можаце зусім не таму, што імунітэт у вас нейкі «не такі», — тлумачыць **участковы тэрапеўт 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска Вольга ЯЧЭЙКА**. — Прычынай рэгулярных сінусітаў — запаленняў калінасававых ці лобных пазух, якія суправаджаюцца ускладненнем дыхання і галоўным болям — можа быць зусім не зніжаны імунітэт, а тканка, якая разраслася ў пазухах. Ад ангіны вы можаце пакутаваць з-за павялічаных запаленых міндалінаў, якія самі па сабе з'яўляюцца крыніцай інфекцыі, які дарэчы, і нялечныя карыёзныя зубы, ад якіх актыўна развіваюцца гаймарыты. Стомленасць можа быць сігналам таго, што неабходна правесці чысткападобную залозу або работу печані, а таксама варта здаць аналіз на наяўнасць гелмінтаў. Запоры сведчаць аб неабходнасці павелічання ў раціёне

колькасці садавіны і агародніны. Выснова? Давець разбор стану вашага імунітэту спецыялісту! А вось пра здаровае харчаванне і фізічную актыўнасць можаце і самі ніколі не забывацца.

Падніміцца раніцай раней, чым звычайна на 15 хвілін і патраціце іх на тое, каб паляжаць у ложку. Не трэба рэзка ўскокаваць. Спачатку сядзьце і пацягнуцеся рукамі ўгору. Калі падняліся, нярэзка нахіліцеся і выпрастайцеся, зрабіце лёгкую зарядку. Неабходна траціць на практыкаванні хоць бы 15-20 хвілін штодня.

Выпіце чаю, а не кавы. Таніны, якія ёсць у ім, забяспечыць больш працяглую бадзёрскасць. Не злоўжывайце халоднымі напоямі. Арганізм не зможа змагацца з вірусамі і бактэрыямі, калі вы будзеце пастаянна піць халоднае.

Дадайце ў раціён збожжавыя. 2-3 сталовыя лыжкі **пшаніцы, аўса** ці **жытніх** шматкоўкі ранняй забяспечыць арганізм сутрачнюю норму фоліевых кіслоты і дапамогуць умацаваць імунітэт. Выбярэйце карысныя прадукты — **ёгурты, кефір** і ўсё, дзе ёсць біфіда- і лактабактэрыі. Яны павялічваюць колькасць лейкоцытаў у крыві, змяняючы такім чынам рызыка развіцця раку.

Памідоры, вінаград, цытрусавыя багатыя на вітамін С. **Масліны, малако, аржы, яйкі, шпінат** — на вітамін Е. **Броккалі, цыбуля, салат, перац, гарбуз і дыня** — на вітамін А. **Морква** з'яўляецца моцным супраціўляючым антыаксідантам. **Часнок** павялічвае рост карысных бактэрій, змяняе рэчышчы, якія дапамагаюць змагацца з інфекцыяй. Акрамя часнаку, у лік «працяглых» прадуктаў уваходзяць **цыбуля-парэй, цыбуля рэпчатая і бананы**. Выдатна павышаюць ахоўныя сілы арганізма рыба і **морепрадукты, кальмары і марская капуста. Лаўровы ліст, карыца, пт-рушка, кроп, сельдэрэй** і розныя віды перцу таксама дапамогуць умацаваць імунітэт.

ВІТАМІН С У «САЮЗЕ» З ГЛЮКОЗАЙ

Глюкоза бярэ ўдзел у многіх абменных працэсах у арганізме і дапамагае аднавіць працаздольнасць, рэгулюе антыаксідуцыйны функцыю печані.



Пры недахопе ў арганізме вады глюкоза таксама дапамагае перажыць праблему. Яна валодае вартасцямі, якія нармальнуюць працэсы абмену і дэзінтэксацыі.

Глюкоза — гэта лёгказасвавальная крыніца энергіі, здольная забяспечыць нармальную работу ўсіх органаў і сістэм. Таму сумесны прыём глюкозы з вітамінам С толькі павышае карысныя вартасці гэтага вітаміна.

КАЛІ ПРЫМАЦЬ АКТЫВАВАНЫ ВУГАЛЬ?

Вугаль актываваны адносіцца да энтэрасарбенту. Што такое энтэрасарбент? Даслоўна з латын гэта азначае тья, «які ўсмоктваюць у кішчэчнік» — забіраюць на сябе ўсё, калі знаходзіцца ў кішчэчніку. Такім чынам, галоўнае дзеянне актываванага вуглю — сабраць яды і таксіны менавіта ў кішчэчніку. Пасля выкідання гэтай місіі энтэрасарбенты вываджаць з арганізма натуральным чынам. Вартасці энтэрасарбенту валодаюць не толькі лекі, але і некаторыя кампаненты ежы — такія, як вятрубе, клятчатка, лекцін.

Вугаль актываваны — гэта вуглярод, які валодае вялікай паверхняй з-за нануасцыі гіганцкай колькасці пар. Агульным паказаннем да прыёму вугалю актываванага будзе: вострыя і хранічныя інтэксацыі, атручэнні лекамі, алкаголікамі, солімі цяжкіх металаў, любімымі атрутнымі рэчывамі, харчовай і лекававай алергія, дыспепсія, дыярыя, кішэчная інфекцыя (у комплекснай тэрапіі), ныркавая недастатковасць, хваробы печані, анкалагічныя захворванні, абстынентыны алкагольны сіндром.

Дадатковымі паказаннямі да прыёму вугалю будзе: гіперакрэцыя слізі, сляняная кіслата, страўнікавага соку, парушэнне абмену рэчываў, падрытоўка да рэнтгенагічных і эндаскапічных даследаванняў (для змянення газу ў кішчэчніку), алёкавая хвароба ў стадыі таксемы і септыкатаксеміі. Таксама трэба памятаць, што ўсе энтэрасарбенты несумяшчальныя ні з якімі лекамі і ежай. Іх варта ўжываць асобна, праз 1-2 гадзіны пасля. Дозу звычайна разлічваюць паводле формулы: 1 таблетка на кожную поўныя ці напоўныя 10 кг вагі. Энтэрасарбенты варта або размяшчаць у дастатковай колькасці вады (для дарослых гэта шклянка), або запіць такой жа колькасцю вады. У час лячэння энтэрасарбентамі варта ўжываць дастатковую колькасць вадкасці. Курс лячэння не павінен перавышаць 10-14 дзён.

Святлана БАРЫСЕНКА

ВАСІЛЬ Самусевіч сяброў паважай. Асабліва землякоў, з якімі сумеснічаў у вучобе, працы, чарцы. З уласнай волі і рашучасці тэрапеўта, доктара народнай медыцыны Аляксея Бяляко забудзілі алкаголік Васяка Самусевіч пазбавіўся ўласнага жойства. Ужо тры гады цвярозіць. Днямі цвёрда наважыўся памагчы няўдаку Андрэю Туліку. Угаварыў доктара паехаць да Тулікаў у Працавічы.

Землякі дарогаю звычайна абмяркоўвалі справы ў Маскве і Мінску, афганскую вайну, а ў асноўным няшчасці калісьці выдатнага слесара і электрыка Андрэя Туліка.

Убачанаму абодва мужчыны не маглі падабраць ацэнкі. Смяяцца — грэх, плакаць — яшчэ большы. Здурненні алкаголікаў сапраўды не маюць мяжы.

...Слесар, электрык, сем'янін, та-та дваіх дзцей Андрэй Тулік ніколі не лічыў сябе мічурынцам, папрэкаў родзічаў і вясцоўцаў, што ў яго галава садовая, не прымаў. З цягам часу крыўдзіўся на мяншыку мацней. Другі гараджанін прыдзе ў вёску — паўсюдная павага, з Андрэя Туліка кепкі. Досыць, не будзе папускацца жартаўнікам.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

— Якая табе я галава садовая! — узараўся ўранні прагны апахмелкі мужчына на бяскрыўдны пожарт жонкі. — Сціхні! Паўтараеш, што не след.

— Дафарбуў дзверы сенцаў. Плот у маці развальваецца, просьма проціць наладзіць, а ў цябе ўсё рукі не даходзяць, — запамяркоўнічала маладзіца.

— Дай выпіць, усё перафарбую. Наладжу плот, — Андрэй адгачыніў, можна выпіць. Зранку «астаканішся» — увес дзень шчаслівы, вольны і незалежны. — Дай тры рублі шэсцьдзесят дзве капейкі. Дай, кажу.

З Валерам Санько я пазнаёміўся гадоў дзесць таму, калі той прынёс у часопіс «Маладосць»... дзе я тады працаваў, сваю прозу. Сярод твораў іншых аўтараў яна ў першую чаргу вылучалася тым, што пісьменнік, як ён напісаў у нядаўнім лісце ў «Звязду», «шырока ўжывае ў мове даўнейшыя лексічныя пласты». Думаецца, дзякуючы гэтым многім яго апавяданням, якое мы сёння друкуем, здацца нязвыклым і месцамі не зусім простым для чытання. Але пакінем яго ў такім выглядзе, у якім даслаў аўтар. І не толькі таму, што гэта воля самога Валерыя Аляксеевіча: проста інакш яно страціць сваю нязвыкласць, а з ёй і сваю характэрнасць.

Алесь БАДАК.

Валер САНЬКО

ЖАРТАВАЦЬ МОГУЦЬ УСЕ?..

любый скандал. Так здарылася цяпер. Трымае газету з прачытаным аповедам, зноў чытае.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

— Дай рубля, па павешуса, — мужчына ведаў, што гаварыў. Верыў жарту газет.

вёз. Аляксей Аляксеевіч вылучыць цябе.

— Ніхто яму не пасобіць. Эпталэ не дапамог, ніхто не паможа, — Таццяна Тулік прычына п

ОАО «Гомельоблрклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)

извещает о проведении 11 ноября 2013 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8

№ лота	Наименование предметов торгов	Начальная цена продажи объектов, с учетом НДС, бел. руб.	Задаток, с учетом НДС, бел. руб.
Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Обьездная, 9			
1	Машина холодильная фреоновая мод. ХМ ФУУ 81 (инв. № 8470)	59 594 400	5 000 000
2	Машина холодильная фреоновая мод. ХМ ФУУ 81 (инв. № 8471)	59 594 400	5 100 000
3	Машина холодильная МТК-110-2-1 (инв.№ 8352)	15 679 021	1 500 000

Продавец: Открытое акционерное общество «Гомельский радиозавод». Контактный тел.: (044) 562 78 71.
Шаг аукционных торгов – 5%.
Для участия в аукционе необходимо:
 1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «Гомельский радиозавод») р/с 3012111887011 в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», МФО 153001369, УИН 400069535.
 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-8, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 06 ноября 2013 г. в 17.00.
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и по почте не принимаются.
 Подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона, подписать договор купли-продажи в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить стоимость приобретаемого имущества согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению и предоставлению участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в течение 3(три) банковских дней с момента подписания протокола. Продавец имеет право снять объект реализации с торгов за 3(три) дня до даты проведения аукциона.
Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 28.08.2013 г.
 Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов: www.dometeloblrklima.by
 Дополнительная информация по телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 74-59-73, 74-17-34.

ООО «Экофорум»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества, принадлежащего ООО «Экофорум»

№ лота	Наименование имущества	Начальная цена лота, без НДС, руб.	Задаток 10%, без НДС, руб.	Сумма шага по лоту, руб.
1	2	3	4	5
1	Полуприцеп МАЗ-5247 гос. № 6956 EA	32 250 000	3 250 000	1 625 000
2	МАЗ-64229 1991 г.в.	20 665 600	2 066 560	1 033 280
3	Бульдозер ДЗ-42	7 200 000	720 000	360 000
4	Бульдозер ДЗ-110	55 500 000	5 550 000	2 775 000
5	Трубоукладчик ТО-1224Е	53 500 000	5 350 000	2 675 000
6	Экскаватор ЗО 4224	120 250 000	12 025 000	6 012 500
7	ГАЗ-2705 гос. № АА 9401-3	8 000 000	800 000	400 000
8	Точильный станок	1 600 000	160 000	80 000
9	Виброплита	1 550 000	155 000	77 500
10	Бензопила H-365 15	1 950 000	195 000	97 500

Организатор торгов: **управляющий в деле о банкротстве ИП Будков Д.В.:** г. Гомель, ул. Молодости, 5, тел. моб. (8029)621-22-36.
 Продавец: **ООО «Экофорум»**, г. Гомель, ул. Добрушская, 57.
 С имуществом можно ознакомиться по месту его расположения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Задаток перечисляется до 08.11.2013 г. (включительно) на р/с 3012332652001 в Управление по Гомельской области ОАО «Франсбанк», г. Гомель, код 153001266, УИН 400033677.
 Условия продажи – без условий.
 После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки.
 В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с поданной заявкой на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.
 Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их проведения, возмещаются победителем торгов.
 Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного поручения о внесении суммы задатка; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц – копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.
Срок подачи заявления: с момента выхода настоящего объявления до 16.00 08.11.2013 года по адресу: г. Гомель, ул. Молодости, 5.
Дата, время, место проведения открытого аукциона: 11.11.2013 года в 12.00, г. Гомель, ул. Молодости, 5.
 По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: **(8-029) 621-22-36 или (8-0232) 68-39-86.** Дополнительная информация: www.disponent.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома

УИН 300077168

Организатор аукциона: **Козловщинский сельский исполнительный комитет, 211835, Витебская область, Поставский район, Козловщина, ул. Советская, д. 8, тел. 8 (02155) 87 7 18**

Дата, время, место проведения аукциона: **12 ноября 2013 года в 10.00 в здании райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 3 этаж, каб. 58)**

Адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка, начальная цена: **д. Ласица, ул. Каштановая, д. 25А, 0,2500, 224082006601000023, 10 000 000**

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных участков для проведения аукциона: **внесение победителем аукциона в местный бюджет платы за право частной собственности на земельный участок в размере, заявленном на торгах; возмещение соответствующему исполкому расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельных участков, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельных участков; государственная регистрация права на земельный участок в двухмесячный срок со дня принятия решения исполкома о предоставлении земельного участка; получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации разрешения на строительство жилого дома; занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации**

Порядок осмотра на местности земельных участков, которые предлагаются передать в частную собственность по результатам аукциона: **Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, тел. 4 11 32**

Перечень документов, которые необходимо предоставить участникам аукциона до его начала: **- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе); - квитанция об уплате задатка; - ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального заверения**

Место, дата и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов: **г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по субботам с 8.00 до 14.00 с 28 октября по 11 ноября 2013 года включительно**

Сумма подлежащих возмещению организатору аукциона расходов на его проведение (уплачивается победителем по соответствующему лоту помимо суммы, заявленной на торгах): **7 474 768 бел. рублей**

Размер задатка, срок и порядок его внесения: **10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявлений на участие в аукционе на счет соответствующего исполкома. Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, в рабочее время с 8.00 до 17.00, тел. 8 (02155) 4 11 32.**

Адрес и номер контактного телефона: **г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание райисполкома, 1-й этаж, каб. 11, в рабочее время с 8.00 до 17.00, тел. 8 (02155) 4 11 32.**

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в хуторе Черница, агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета Смолевичского района Минской области

№	Форма проведения аукциона	Открытый
1	Дата, время и место проведения аукциона	25 ноября 2013 года, в 15.00, д. Пекалин, ул. Ленина, 34, Пекалинский сельсоветком, зал заседаний
2	Продавец и его адрес	Пекалинский сельсоветком, д. Пекалин, ул. Ленина, 34
3	Земельный участок, его кадастровый номер и адрес	Лот № 1 — площадью 0,10 га, № 624883606101000064, х. Черница Лот № 2 — площадью 0,1278 га, № 6248836046010000315, аг. Слобода
4	Условия продажи	Без изменения целевого назначения
5	Целевое назначение земельного участка	Для строительства и обслуживания жилого дома
6	Начальная (стартовая) цена продажи	Лот № 1 — 8 875 500 рублей Лот № 2 — 14 731 500 рублей
7	Условия аукциона	А) продажа по цене не ниже начальной; Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь
8	Наличие инженерной инфраструктуры	х. Черница — электрообнажение аг. Слобода — подъезд
9	Условия оплаты	За безаналитичный расчет в течение 5-ти рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
10	Сумма задатка и реквизиты продавца	10% от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с 360062707008 ЦБУ 621 г. Смилевич, филиал № 616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, код 812, назначение платежа 04901 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
11	Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемыми земельными участками	Каждая среда в 12.00
12	Окончательный срок приема документов	20 ноября 2013 года в 17.00
13	Контактный телефон	8 01776 61 624, 61 634, Vel 314 43 01

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:
 1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
 2. Документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет продавца.
 3. Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).
 УИН 600046601

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА ОТ 24.10.2013

Сведения о застройщике: Совместное общество с ограниченной ответственностью «Лада ОМС-Инжиниринг» (СООО «Лада ОМС-Инжиниринг»), СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» является универсальным правопреемником СП «Лада ОМС-Холдинг» ЗАО.
Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, пом. 10.
Режим работ: рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00; выходные дни – суббота, воскресенье.
Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191116730.
Сведения о сроках реализации:
 о проектах жилых домов, введенных в эксплуатацию за последние 5 лет:
 1. 9-этажный 5-секционный 175-квартирный жилой дом № 91 на ул. Грушевской в г. Минске;
 2. 15-17-этажный односекционный 82-квартирный жилой дом № 15 на ул. Маяковского в г. Минске со встроенно-пристроенными помещениями подземного гаража-стоянки, магазина и автопра;
 3. 7-этажный 5-секционный 135-квартирный жилой дом № 3 на ул. Щорса;
 4. 15-этажный односекционный 89-квартирный жилой дом № 8 на 3-й ул. Щорса.
Цель проекта – строительство объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с объектами общественного назначения на территории в границах ул. Маяковского, ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевой со сносом существующей усадебной жилой застройки в границах ул. Маяковского, ул. Аранской, ул. Денисовской, р. Свислочь и выделением 1-ой очереди многоэтажных жилых дом со встроенно-пристроенными объектами административно-общественного назначения. Жилой дом № 6 по генплану» (1-й пусковой этап) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц путем заключения договоров создания объектов долевого строительства.
Сведения о сроках реализации:
 Начало строительства – июль 2012 г.
 Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2014 г.
У застройщика имеются:
 - решение Мингорисполкома о разрешении строительства от 21.06.2012 № 1968;
 - проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу в РУП «Львовостройэкспертиза» (заключение от 04.11.2011 № 892-15).
Местонахождение строителя объекта: г. Минск, территория в границах ул. Маяковского, ул. Оранжерейной, ул. Луговой, пер. Полевой.
Количество квадратных метров, предлагаемых для заключения договоров создания объектов долевого строительства.
 Коммерческое помещение площадью 1079 кв.м.
Цена одного квадратного метра общей площади:
 - жилых помещений (без отделки) составляет 2780\$ (НДС включен), с оплатой белорусскими рублями по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
Данные о правах застройщика на земельный участок: земельный участок предоставлен застройщику решением Мингорисполкома от 21.06.2012 № 1968 площадью 0,6538 га.
Элементы благоустройства: созданы площадки для отдыха, детская площадка, газоны, озеленение; покрытие проездов к дому – двухслойный асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмерная плитка, дорожек и площадок – спесксмесь и плитка.
Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – сентябрь 2014.
Сведения о договорах строительного подряда:
 договор подряда с ЗАО «Инерстрой» № 25-23/13 от 25.03.2013 г.
Условия ознакомления с информацией по проекту:
 тел.: 8-017-220-40-43, VELCOM 8-029-699-40-93, 8-029-699-40-32; на сайте <http://www.lada-park.by/> либо по адресу: г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, пом. 10.

Извещение о проведении 29 ноября 2013 г. торгов по продаже обращенного в доход государства имущества

Предмет торгов (наименование, местонахождение, характеристики продаваемого имущества)	Самолет «CESSNA CITATION X», девятиместный, с двумя турбореактивными двигателями, серийный номер 750-03000, регистрационный номер OE-HAK, 2009 года выпуска, цвет белый с красным.
Начальная цена	46 956 000 000 белорусских рублей
Сумма задатка	4 500 000 000 белорусских рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327 40 22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) документации. Существует возможность последующего выкупа эксплуатационной документации.
 Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятых, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:
 заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанные соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
 Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональную дирекцию № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УИН 190398583.
 Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласен приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.
 Аукцион проводится 29 ноября 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
 Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 25.10.2013 по 25.11.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефон для справок: (017) 327 40 22; (017) 327 48 36 – УП «Минский городской центр недвижимости».

О прекращении покупки акций
 Мозгов Александр Владимирович, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Ляванды, д. 8, кв. 12, (029) 650-74-70, ул. Ляванды, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650 74 70, и Луконин Владимир Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Светлая 13-1, тел. 8-044-7750121, сообщают считать ранее поданное объявление в газете «Звезда» от 12.10.13 о намерении купить акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», расположенного по адресу: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а, 220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ на основании не соответствия законодательству РБ о ценных бумагах.

Объявление о покупке акций
 Покупатель акций – Мозгов Александр Владимирович, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Ляванды, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650-74-70. СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕСТИ протые (объективные) акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», расположенного по адресу: 220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8. Количество приобретаемых акций – 10000 (десять тысяч) штук. Максимальная цена, по которой покупатель намерен приобрести акции: 90000 (Девяносто тысяч) белорусских рублей за одну акцию. Срок, форма и порядок оплаты акций – оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки. Адрес, по которому будет совершаться покупка акций: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а. Брокер покупателя акций – закрытое акционерное общество «Агрокапитал», адрес: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, тел. (017)209-42-59. Дата начала покупки акций: 1 ноября 2013 года. Дата окончания покупки акций: 31 января 2014 года.

О прекращении покупки акций
 Мозгов Александр Владимирович, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Ляванды, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650-74-70, ул. Ляванды, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650 74 70, и Луконин Владимир Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Светлая 13-1, тел. 8-044-7750121, сообщают считать ранее поданное объявление в газете «Звезда» от 12.10.13 о намерении купить акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», расположенного по адресу: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а, 220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ на основании не соответствия законодательству РБ о ценных бумагах.

Объявление о покупке акций
 Покупатель акций – Мозгов Александр Владимирович, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Ляванды, д. 8, кв. 12, тел. (029) 650-74-70. СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕСТИ протые (объективные) акции открытого акционерного общества «Мясомолмонтаж», расположенного по адресу: 220000, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8. Количество приобретаемых акций – 10000 (десять тысяч) штук. Максимальная цена, по которой покупатель намерен приобрести акции: 90000 (Девяносто тысяч) белорусских рублей за одну акцию. Срок, форма и порядок оплаты акций – оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в день заключения сделки. Адрес, по которому будет совершаться покупка акций: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 48а. Брокер покупателя акций – закрытое акционерное общество «Агрокапитал», адрес: 220030, г. Минск, ул. Революционная, 6В, тел. (017)209-42-59. Дата начала покупки акций: 1 ноября 2013 года. Дата окончания покупки акций: 31 января 2014 года.

Извещение о проведении аукциона 4 декабря 2013 года по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Лыщицком сельском Совете Брестского района

№ л/п	Местоположение земельного участка	Площадь, га	Начальная (стартовая) стоимость земельного участка, руб.	Целевое назначение земельного участка и его кадастровый номер
1	Брестская область, Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Абрикосовая, 5 сумма задатка расходы на изготовление земельного кадастровой документации, руб. расходы на объявление в средствах массовой информации, руб.	0,1810	6 396 902	Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 12128204601000472
			640 000	
			3 859 450	
			согласно акту выполненных работ	

Земельный участок сформирован на землях д. Новые Лыщицы Лыщицкого сельсовета Брестского района в квартале индивидуальной жилой застройки по ул. Абрикосовой, 5.
 Земельный участок расположен в 20 км от черты г. Бреста.
 В населенном пункте Новые Лыщицы по месту нахождения земельного участка имеется железнодорожная станция.
 Ограничений в использовании земельного участка не установлено.
 Подъезд к земельному участку будет осуществляться по проектируемой ул. Абрикосовой.
 Подпорный слой почвы необходимо снять из-под пята застройки и использовать для благоустройства данного участка.
Аукцион будет проводиться 04.12.2013 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельсовета), для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников.
 Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копии платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого сельисполкома № 3641 0000 00233 в филиале № 100 Брестского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 150501246, УИН 200036604, назначение платежа 04901 в виде залога в размере 10% от начальной цены земельного участка, документ (паспорт, вид на жительство иностранного гражданина), подтверждающий личность покупателя.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельсовета), с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений — 27 ноября 2013 года.
Контактные телефоны:
 95 31 50, 95 31 55, 95 31 53, 95 31 56, 95 31 57.

Idea Bank
 Отличная идея!
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 Наименование банка: ЗАО «Идея банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт применения	на 1 октября 2013	на 1 октября 2012
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		187 935,4	112 352,8
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102			
4	Средства в Национальном банке	1103		93 165,6	126 548,1
5	Средства в банках	1104		345 934,5	186 769,4
6	Ценные бумаги	1105		26 527,1	4 057,7
7	Кредиты клиентам	1106		1 816 413,0	766 846,0
8	Производные финансовые активы	1107			4 310,2
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108			
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		72 827,9	28 754,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110			138,0
12	Прочие активы	1111		100 597,2	30 775,9
13	ИТОГО активы	11		2 643 400,7	1 260 552,9
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201			18 155,8
16	Средства банков	1202		192 595,6	56 709,0
17	Средства клиентов	1203		1 955 868,7	955 979,8
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		31 994,3	71 251,3
19	Производные финансовые обязательства	1205			
20	Прочие обязательства	1206		50 072,0	11 044,7
21	ВСЕГО обязательства	120		2 270 530,6	1 113 140,6
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		55 322,6	55 322,6
24	Эмиссионный доход	1212			
25	Резервный фонд	1213		28 392,3	21 392,3
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		16 182,8	11 817,4
27	Накопленная прибыль	1215		272 972,4	58 880,0
28	ВСЕГО капитал	121		372 870,1	147 412,3
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		2 643 400,7	1 260 552,9

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
 Наименование банка: ЗАО «Идея банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт применения	на 1 октября 2013	на 1 октября 2012
1	2	3	4	5	6

Цікавая сустрэча

Георгій КАЛДУН:

«КАЛІ ВЫ НЕ ЕЛІ ПАСЛЯ ШАСЦІ — ЗНАЧЫЦЬ, ВЫ І НЕ ЖЫЛІ»

Прынята думаць, што мужчына на кухні (калі ён, вядома, не шэф-кухар якога-небудзь рэстарана ці кавярні) — гэта тое ж самае, што жанчына на караблі: дрэнная прыкмета. Нічога падобнага! Некалькі гадзін з Георгіем Калдуном даказалі, што знаходзіцца на кухні побач з мужчынам не толькі бяспечна, але і цікава! Спецыяльна для «Звязды» вядомы музыкант і тэлеведучы пагадзіўся прыгатаваць свае любімыя стравы: мяса і салат з агародніны. А пакуль Георгій рэзаў, штакваў ды смажыў, мы дарма часу не гублялі і распыталі яго пра...

...КУЛІНАРНЫЯ ПРЫХІЛЬНАСЦІ, ВЫНАХОДКІ Ў ЕЖЫ І ДЗІЦЯЧЫЯ ЎСПАМІНЫ

— Георгій, раскажыце, як шмат часу вы траціце на прыгатаванне ежы?

— Я не люблю, калі гэтая справа займае больш часу, чым траціцца ўласна на саму еду. Таму дома харчуюся простымі стравамі — мясам, салатамі. Часам вырастае мультыварка — у ёй перадычыны кашы гатую. Я вырас у звычайнай настаўніцкай сям'і, таму не маю звычкі да скажам так, вытанчанай ежы. Для мяне было абсалютна нармальным «пасядзец» на смажанай бульбе, яечні або пельменях. Таму і цяпер я максімальна спрашчаю працэс гатавання. Узьў памідор, на чатыры часткі разрэзаў, мяса падсмажыў. А калі хачу паесці нечага смачнага, але складанага ў гатаванні, то іду ў рэстаран.

— Дык значыць, у рэстаранах вы часты госць?

— Не, у асноўным я харчуся ўсё ж дома. Але калі хачу з'есці сушы, то на сваёй кухні гатаваць іх не буду. Гэта ж трэба сесці, разабрацца з рэцэптам, прыгатаваць. Прасцей зайсці ў любімы рэстаран і замовіць тое, што падабаецца.

— Атрымліваецца, дома гатуеце простыя стравы, а ў рэстаранах выбіраеце экзатыку?

— Экзатычныя штучкі, вядома, цікава каштаваць. Напрыклад, у рэстаран карэйскай кухні зайсці. Але гэта здараецца досыць рэдка. Нейкімі экстрэмальнымі рэчамі ў гэтым плане я не захапляюся. «Ласныя губы ў падсалоджаным воцэце» і таму падобнае — не для мяне. Часцей за ўсё заказваю абмежаваны набор страў. Салат з агародніны і курчынае філе ў сыры або мяса з грыбамі. Усё абсалютна штудзёнае. Паесці — значыць паесці. Нешта сьпняе і смачнае. Мне не надакучае тое, што я ем.


— А ці ёсць нейкія стравы родам з дзяцінства?

— Вядома, памятаю, бабуля рабіла смачны боршч і галубцы. Цяпер ёй 89 гадоў, і нічога такога яна ўжо не гатуе. Але такіх галубцоў, які ў яе, я больш нідзе не каштаваў. Гэты смак з дзяцінства запамніўся. І адразу нешта прыемнае ў памяці ўзнікае.

...ДЫСЕРТАЦЫЯ, МУЗЫКУ І ТЭЛЕБАЧАННЕ

— У вас за плячымі геаграфічная адукацыя. Спраўды хачелі некалі стаць географам або першапачаткова ведалі, што па спецыяльнасці працаваць не будзеце?

— Ведаеце, да нейкага часу за цябе рахэне прымаюць бацькі. Я вельмі позна пасталеў (і увогуле баюся, што не пасталеў і да гэтага часу). З аднаго боку, не бачу ў гэтым нічога дрэннага, а з другога... У школе я нават і не думаў, куды хачу пайсці вучыцца. Глядзеў на сваіх аднакласнікаў і не разумейў іх. Адзін хацеў пайсці на міжнародныя адносіны, другі планаву стаць юрыстам, трэці — гісторыкам. Усе дакладна ведалі, чаго хачелі. А я не верыў і да гэтага часу не веру ў глыбока вывераныя планы на будучыню. Прынамсі, не на такую аддаленую. Мне падабаецца сітуацыянасьць мыслення і дзеянняў.



— Былі выпадкі, калі гэтая сітуацыянасьць мыслення, як вы кажаце, дапамагла вам прыняць правільнае рашэнне?

— А ці ёсць нейкія стравы родам з дзяцінства?

— Вядома, памятаю, бабуля рабіла смачны боршч і галубцы. Цяпер ёй 89 гадоў, і нічога такога яна ўжо не гатуе. Але такіх галубцоў, які ў яе, я больш нідзе не каштаваў. Гэты смак з дзяцінства запамніўся. І адразу нешта прыемнае ў памяці ўзнікае.

— Дык значыць, у рэстаранах вы часты госць?

— Не, у асноўным я харчуся ўсё ж дома. Але калі хачу з'есці сушы, то на сваёй кухні гатаваць іх не буду. Гэта ж трэба сесці, разабрацца з рэцэптам, прыгатаваць. Прасцей зайсці ў любімы рэстаран і замовіць тое, што падабаецца.

— Атрымліваецца, дома гатуеце простыя стравы, а ў рэстаранах выбіраеце экзатыку?

— Экзатычныя штучкі, вядома, цікава каштаваць. Напрыклад, у рэстаран карэйскай кухні зайсці. Але гэта здараецца досыць рэдка. Нейкімі экстрэмальнымі рэчамі ў гэтым плане я не захапляюся. «Ласныя губы ў падсалоджаным воцэце» і таму падобнае — не для мяне. Часцей за ўсё заказваю абмежаваны набор страў. Салат з агародніны і курчынае філе ў сыры або мяса з грыбамі. Усё абсалютна штудзёнае. Паесці — значыць паесці. Нешта сьпняе і смачнае. Мне не надакучае тое, што я ем.

— А ці ёсць нейкія стравы родам з дзяцінства?

— Вядома, памятаю, бабуля рабіла смачны боршч і галубцы. Цяпер ёй 89 гадоў, і нічога такога яна ўжо не гатуе. Але такіх галубцоў, які ў яе, я больш нідзе не каштаваў. Гэты смак з дзяцінства запамніўся. І адразу нешта прыемнае ў памяці ўзнікае.

— Дык значыць, у рэстаранах вы часты госць?

— Не, у асноўным я харчуся ўсё ж дома. Але калі хачу з'есці сушы, то на сваёй кухні гатаваць іх не буду. Гэта ж трэба сесці, разабрацца з рэцэптам, прыгатаваць. Прасцей зайсці ў любімы рэстаран і замовіць тое, што падабаецца.

— Атрымліваецца, дома гатуеце простыя стравы, а ў рэстаранах выбіраеце экзатыку?

— Экзатычныя штучкі, вядома, цікава каштаваць. Напрыклад, у рэстаран карэйскай кухні зайсці. Але гэта здараецца досыць рэдка. Нейкімі экстрэмальнымі рэчамі ў гэтым плане я не захапляюся. «Ласныя губы ў падсалоджаным воцэце» і таму падобнае — не для мяне. Часцей за ўсё заказваю абмежаваны набор страў. Салат з агародніны і курчынае філе ў сыры або мяса з грыбамі. Усё абсалютна штудзёнае. Паесці — значыць паесці. Нешта сьпняе і смачнае. Мне не надакучае тое, што я ем.

ства любію музыку. Рана ці позна гэта адбылося б. У нас сям'я вельмі музыкальная. Тата прывіў мне і Дзіму густ да добрай музыкі. Пачынаючы класа з 6-7-га я пачаў рабіць спробы спяваць. Пасля 9-га я сеў за гітару — пачаў вучыцца іграць. Я разумейў, што атрымліваю ад гэтага задавальненне і займаўся гэтым у першую чаргу для сябе. Проста з часам гэта пачало набываць больш маштабнай формы.

— Песні, якія вы выконваеце, неяк звязаны з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў вашым жыцці?

— Калі песні не звязаны з асабістымі перажываннямі, яны атрымліваюцца фальшывымі. А я не люблю прыміты-

Тое, што выходзіць за межы «пытанне—адказ», уяўляе сабой размову двух абсалютна незнаёмых людзей. Казаць пра форс-мажор тут складана, у нас жа не экстрэмальнае шоу. Проста здараюцца пацешныя моманты ў працэсе зносінаў вядучага з гультым, калі людзі перад тэлекамерамі знаходзяцца ў стане невялікага стрэсу.

— Ніколі не думалі над тым, каб спрабаваць сябе ў ролі вядучага шоу іншага фармату?

— Шоу «Адзін супраць усіх» транслююць на АНТ кожны суботні вечар. І прыемна, вядома, калі цябе асацыююць з чымсьці больш-менш інтэлектуальным. У плане вядзення перадачы мне прыемна адчуваць натуральнасьць працэсу. Ёсць розныя фарматы і розныя мэты і задачы ў вядучага, але мне бліжэй менавіта гэта. У адваротным выпадку я сябе адчуваю мікраскопам, якім забіваюць цвікі (смяецца). Мне падабаецца размаўляць з гультымі, задаваць ім нейкія пытанні, імправізаваць, і падабаецца яшчэ больш таму, што ўсё гэта не прапісана сцэнарыем, а жывое, імгненнае.

...ВОЛЬНЫ ЧАС, КНІГІ І АДУКАЦЫЙНЫЯ ПЕРАДАЧЫ

— Георгій, вы аддаеце перавагу адпачынку там, дзе гучна і шумна, ці дзе ціха і спакойна?

— Калі хочацца, каб было гучна і шумна — іду на канцэрт. Гэта выдатна прыхаецца, паглядзець, як арганізавана шоу, паслухаць добрыя песні, атрымаць асалоду ад пэўнай атмасферы. А вось клубы, дзе бесперапынная грукатлівая музыка не дае магчымасці нават пагаварыць, я не наведваю. Калі і прыходжу туды (напрыклад, на ўручэнне прэміі або дабрачынныя канцэрты), то часцей з павагі да арганізатараў. Не люблю адпачынак у натоўпе. Лепш паспяць, паглядзець кіно, папрацюваць над музыкой ці парадак у кватэры наваду.

— А што наконт кніг? На іх хапае часу?

— На ўсё хапае часу, калі яго планавана. Калі ты хочаш пачытаць, то ты пачытаеш. А калі шукаеш нагоду заняцца чым заўгодна, акрамя чытання, — то ты яе знойдзеш. Цяпер я стаў значна больш чытаць, чым гадоў пяць таму. Гэта значыць, мне гэта цяпер больш цікава. Часцей за ўсё чытаю ў дарозе, калі ў цягніку еду або гультайнічаю дома.

— Любіце класіку ці аддаеце перавагу сучаснай літаратуры?


— Ведаеце, па-рознаму бывае. Чытаю розныя кнігі. Калі ўспомніць з апошняга... Нарэшце дабраўся да булгакаўскага «Майстра і Маргарыты». Прачытаў «Усё пра жыццё» Міхала Велера, «Кветкі для Элджэрона» Далініла Кіза. Вельмі ўразіла кніга Ірвіна Ялама «Калі Нішчэ плакаў», раман Джорджа Оруэла «1984...». Звычайна добрыя кнігі мне рэкамендуюць сябры і мама.

— Часцей чытаеце ці ўсё ж глядзіце тэлевізар?

— Я тэлевізар вельмі рэдка ўключаю. І калі гэта раблю, то найперш шукаю адукацыйна-пазнавальныя каналы: National Geographic, Discovery, Nano TV, DaVinci Learning. Таму што, калі абмяжоўваць сябе праглядам выключна забаўляльных перадач, можна «зарабіць» інтэлектуальны апендыцыт. Карысна часам паглядзець нешта сур'ёзнае, тое, што развівае мозг. Важна выходзіць за межы таго, што ты ведаеш цяпер, даведацца, што па тых ці іншых пытаннях думаюць іншыя людзі і куды рухаецца навука. І цэлы свет разам з ёй.

І напрыканцы кулінарная парада ад Георгія Калдуна: «Калі вы не елі пасля шасці — значыць, вы і не жылі».

Кацярына ДАДЗЕРКІНА



Даты Падзеі Людзі

Дзень Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Адзначаецца з 1948 года. 24 кастрычніка 1945 года ўступіў у сілу Статут ААН.

1743 год — нарадзіўся (Пінск) Рафал Юзаф Чарвякоўскі, беларускі вучоны-медык, асветнік, доктар філасофіі і медыцыны. У 1776 годзе скончыў Рымскі ўніверсітэт. Праходзіў медыцынскую практыку ў шпітальных Неапалі, Фларэнцыі, Турына, Вены, Парыжа і Берліна. У 1779-м быў накіраваны з Пінска ў Кракаў выкладаць медыцыну ў Галоўнай кароннай школе (Ягелонскім ўніверсітэце). У час паўстання 1794 года быў галоўным лекарам лазарэта пры саборы Св. Пятра. Аўтар 12-томнай працы па арганізацыі і правядзенні хірургічных аперацый. Памёр у 1816 годзе.

1945 год — амерыканскі палітык Бернард Барух увёў у абарачэнне тэрмін «халодная вайна». Сама ж «халодная вайна» пачалася трыма гадамі раней: 5 сакавіка 1946 года, калі Уінстан Чэрчыль выступіў з вядомай прамовай ў амерыканскім Фултоне. Тымднем пазней Іосіф Сталін у інтэр'ю «Правде» паставіў Чэрчылю ў адзін шэраг з Гітлерам і за-

явіў, што ў сваёй прамовай той заклікаў Запад да вайны з СССР. Тэрмін «халодная вайна» стаў неад'емнай часткай гісторыі XX стагоддзя. Бернард Барух, уплывы палітык, да думкі якога сапраўды прыслухоўваліся прэзідэнты Рузвельт і Трумэн, а таксама той жа Чэрчыль, на пасяджэнні сенатскай камісіі па расследаванні ваенных злачынстваў гэтымі словамі хацеў ахарактарызаваць адносіны паміж ЗША і СССР, якія сталі хутка астываць пасля перамогі ў Другой Сусветнай вайне. «Нягледзячы на тое, што вайна скончылася, мы знаходзімся на паўдарозе да халоднай вайны, якая паступова становіцца ўсё больш гарачай», — заявіў ён. З распадам сацыялістычнага лагера і СССР «халодная вайна» фактычна завяршылася.

1933 год — 80 гадоў таму нарадзіўся (Саратаўская вобласць, Расія) Генадзь Канстанцінавіч Сталюроў, беларускі вучоны ў галіне інфарматыкі, кандыдат фізіка-матэматычных навук. Аўтар навуковых прац па пытаннях вылічальнай тэхнікі, сістэмнага праграмага забеспячэння. Распрацаваў першыя ў Беларусі базы даных для розных галін ведаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Дзяржаўнай прэміі Беларусі.

Максім БАГДАНОВІЧ, паэт, перакладчык, літаратурны крытык:

«Хай чарада гадзін панурых, нудных, шэрых, Як попель, на душу мне клалася ўвесь час, Хаваючы агонь гарачай веры, — Хай не відаць яго... а ўсё ж ткі ён не згас!».

Было сказана

Складў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

1. Фота 4 →

2. Фота 5 →

3. Фота 2 →

4. Фота 3 →

5. Фота 1 →

6. Фота 6 →

7. Фота 7 →

8. Фота 8 →

9. Фота 9 →

10. Фота 10 →

11. Фота 11 →

12. Фота 12 →

13. Фота 13 →

14. Фота 14 →

15. Фота 15 →

16. Фота 16 →

17. Фота 17 →

18. Фота 18 →

19. Фота 19 →

20. Фота 20 →

21. Фота 21 →

22. Фота 22 →

23. Фота 23 →

24. Фота 24 →

25. Фота 25 →

26. Фота 26 →

27. Фота 27 →

28. Фота 28 →

29. Фота 29 →

30. Фота 30 →

31. Фота 31 →

32. Фота 32 →

33. Фота 33 →

34. Фота 34 →

35. Фота 35 →

36. Фота 36 →

37. Фота 37 →

38. Фота 38 →

39. Фота 39 →

40. Фота 40 →

41. Фота 41 →

42. Фота 42 →

43. Фота 43 →

44. Фота 44 →

45. Фота 45 →

46. Фота 46 →

47. Фота 47 →

48. Фота 48 →

49. Фота 49 →

50. Фота 50 →

51. Фота 51 →

52. Фота 52 →

53. Фота 53 →

54. Фота 54 →

55. Фота 55 →

56. Фота 56 →

57. Фота 57 →

58. Фота 58 →

59. Фота 59 →

60. Фота 60 →

61. Фота 61 →

62. Фота 62 →

63. Фота 63 →

64. Фота 64 →

65. Фота 65 →

66. Фота 66 →

67. Фота 67 →

68. Фота 68 →

69. Фота 69 →

70. Фота 70 →

71. Фота 71 →

72. Фота 72 →

73. Фота 73 →

74. Фота 74 →

75. Фота 75 →

76. Фота 76 →

77. Фота 77 →

78. Фота 78 →

79. Фота 79 →

80. Фота 80 →

81. Фота 81 →

82. Фота 82 →

83. Фота 83 →

84. Фота 84 →

85. Фота 85 →

86. Фота 86 →

87. Фота 87 →

88. Фота 88 →

89. Фота 89 →

90. Фота 90 →

91. Фота 91 →

92. Фота 92 →

93. Фота 93 →

94. Фота 94 →

95. Фота 95 →

96. Фота 96 →

97. Фота 97 →

98. Фота 98 →

99. Фота 99 →

100. Фота 100 →

101. Фота 101 →

102. Фота 102 →

103. Фота 103 →

104. Фота 104 →

105. Фота 105 →

106. Фота 106 →

107. Фота 107 →

108. Фота 108 →

109. Фота 109 →

110. Фота 110 →

111. Фота 111 →

112. Фота 112 →

113. Фота 113 →

114. Фота 114 →

115. Фота 115 →

116. Фота 116 →

117. Фота 117 →

118. Фота 118 →

119. Фота 119 →

120. Фота 120 →

121. Фота 121 →

122. Фота 122 →

123. Фота 123 →

124. Фота 124 →

125. Фота 125 →

126. Фота 126 →

127. Фота 127 →

128. Фота 128 →

129. Фота 129 →

130. Фота 130 →

131. Фота 131 →

132. Фота 132 →

133. Фота 133 →

134. Фота 134 →

135. Фота 135 →

136. Фота 136 →

137. Фота 137 →

138. Фота 138 →

139. Фота 139 →

140. Фота 140 →

141. Фота 141 →

142. Фота 142 →

143. Фота 143 →

144. Фота 144 →

145. Фота 145 →

146. Фота 146 →

147. Фота 147 →

148. Фота 148 →

149. Фота 149 →

150. Фота 150 →

151. Фота 151 →

152. Фота 152 →

153. Фота 153 →

154. Фота 154 →

155. Фота 155 →

156. Фота 156 →

157. Фота 157 →

158. Фота 158 →

159. Фота 159 →

160. Фота 160 →

161. Фота 161 →

162. Фота 162 →

163. Фота 163 →

164. Фота 164 →

165. Фота 165 →

166. Фота 166 →

167. Фота 167 →

168. Фота 168 →

169. Фота 169 →

170. Фота 170 →

171. Фота 171 →

172. Фота 172 →

173. Фота 173 →

174. Фота 174 →

175. Фота 175 →

176. Фота 176 →

177. Фота 177 →

178. Фота 178 →

179. Фота 179 →

180. Фота 180 →

181. Фота 181 →

182. Фота 182 →

183. Фота 183 →

184. Фота 184 →

185. Фота 185 →

186. Фота 186 →

187. Фота 187 →

188. Фота 188 →

189. Фота 189 →

190. Фота 190 →

191. Фота 191 →

192. Фота 192 →

193. Фота 193 →

194. Фота 194 →

195. Фота 195 →

196. Фота 196 →

197. Фота 197 →

198. Фота 198 →

199. Фота 199 →

200. Фота 200 →

201. Фота 201 →

202. Фота 202 →

203. Фота 203 →

204. Фота 204 →

205. Фота 205 →

206. Фота 206 →

207. Фота 207 →

208. Фота 208 →

209. Фота 209 →

210. Фота 210 →

211. Фота 211 →

212. Фота 212 →

213. Фота 213 →

214. Фота 214 →

215. Фота 215 →

216. Фота 216 →

217. Фота 217 →

218. Фота 218 →

219. Фота 219 →

220. Фота 220 →

221. Фота 221 →

222. Фота 222 →

223. Фота 223 →

224. Фота 224 →

225. Фота 225 →

226. Фота 226 →

227. Фота 227 →

228. Фота 228 →

229. Фота 229 →

230. Фота 230 →

231. Фота 231 →

232. Фота 232 →

233. Фота 233 →

234. Фота 234 →

235. Фота 235 →

236. Фота 236 →

237. Фота 237 →

238. Фота 238 →

239. Фота 239 →

240. Фота 240 →

241. Фота 241 →

242. Фота 242 →

243. Фота 243 →

244. Фота 244 →

245. Фота 245 →

246. Фота 246 →

247. Фота 247 →